



Акадэмія піва «Аліварыя» будзе вучыць ахвотных лепш разбірацца ў піве і ацэньваць яго якасць. У той час завод «Крыніца» збіраецца ладзіць экскурсіі.



...Маці падлетка пісаць заяву ў міліцыю адмовілася. Відаць, для яе гэта прывычныя сямейныя разборкі. Але пракурор з такой пазіцыяй не пагадзіўся.



Мар'іна балота. У сярэдзіне 30-х гадоў гэтае месца на карце Любанскага краю было пазначана як кропка небывалых пераўтварэнняў... Летам 1933 года сюды прыехаў Янка Купала.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

ПАПА РЫМСКІ СПАДЗЯЕЦЦА НА ПАЛЯПШЭННЕ АДНОСІН БЕЛАРУСІ І ЗАХОДНІХ КРАІН З ДАПАМОГАЙ ВАТЫКАНА

Апостальскі нунцы ў Беларусі (пасол Ватыкана) архібіскуп Клаўдыя Гуджэроці пабываў на аўдыенцыі ў Папы Рымскага Францыска, паведамлілі БЕЛТА ў Рымска-каталіцкай царкве (РКЦ) у Беларусі.

У прыватнасці, у час сустрэчы пантыфік, як адначаюць у РКЦ, паказаў глыбокія і актуальныя веды адносна рэлігійнай, палітычнай, культурнай і сацыяльнай сітуацыі ў Беларусі. Акрамя таго, Папа Рымскі выказаў вялікую сімпатыю да краіны і «надзею на тое, што з дапамогай Святога Прастола адносіны краіны з Захадам будуць паляпшацца праз павагу, дыялог і ўзаемаразуменне».

Папа таксама адзначыў, што вельмі рады выказаць сваю салідарнасць з Беларуссю праз жэст асаблівай увагі — накіравання ў краіну кардынала Жана-Луі Тарана ў якасці надзвычайнага пасланніка на ўрачыстасці ў Будславе. «Пантыфік паабяцаў, што будзе маліцца аб паспяховым выкананні місіі кардынала. Яго Святысць перадаў сваё благаслаўленне католікам Беларусі, якіх ён ведае як адданых, верных і поўных энтузіязму дзяцей Каталіцкага касцёла пасля вялікіх выпрабаванняў мінулага. Папа напрасіў таксама перадаць прывітанне ўсім беларусам, а асабліва братам з Праваслаўнай царквы», — адзначылі ў РКЦ.

Акрамя таго, на аўдыенцыі прысутнічаў дзяржсакратар Ватыкана кардынал Тарчызіа Бертонэ, які нагадаў аб сваім візіце ў Беларусь у нядаўнім мінулым і пацвердзіў лінію Святога Прастола, якая была прадэманстравана ў час той паездкі.

У Ватыкане архібіскуп Клаўдыя Гуджэроці сустрэўся і з кардыналам Таранам, з якім абмеркаваў дэталі візиту ў Беларусь.

БЕЛАРУСЬ УЗМАЦНЯЕ МЕРЫ ПА БАРАЦЬБЕ З АФРЫКАНСКАЙ ЧУМОЙ СВІНЕЙ

Дадатковыя меры па недапушчэнні распаўсюджвання і ліквідацыі ачагоў афрыканскай чумы свіней будзе прыняты ў Беларусі. Аб гэтым паведаміў учора на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Учора Прэзідыум Савета Міністраў прыняў пастанову аб дадатковых мерах у сувязі з захворваннем свіней у асаблівых падворках грамадзян у шэрагу раёнаў краіны, — адзначыў кіраўнік урада. — Аб'явіўшы аб мерах, праваахоўным органам, ветэрынарнай службе і ўсім зацікаўленым дзяржорганам неабходна ў поўным аб'ёме выканаць тыя меры, якія наменчаны і, магчыма, пашырыць некаторыя работы з улікам рэгіянальнай спецыфікі». Для прыняцця аператыўных рашэнняў і каардынацыі сітуацыі створаны рэспубліканскі штаб на чале з намеснікам прэм'ер-міністра Міхаілам Русым.

Як раней паведамлялася, Дэпартамент ветэрынарнага і харчовага нагляду Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання пацвердзіў факт выяўлення афрыканскай чумы свіней у Гродзенскай вобласці. У сувязі з гэтым Дзяржаўная ветэрынарная служба рэалізуе комплекс мерапрыемстваў па ліквідацыі ачага і недапушчэнні распаўсюджвання гэтага захворвання.

Афрыканская чума свіней (хвароба Мантгомеры) — кантагіёзнае віруснае захворванне свойскіх свіней і дзіку. Захворванне перадаецца пры непасрэдным кантакце здаровых і хворых жывёл, праз прадукты са свініны, кляшчамі і механічна (транспартнымі сродкамі, пры перамяшчэнні жывёл). Амаль усе пагадоўе хворыя свіней памірае. Жывёлы з падзёрным захворваннем знішчаюцца. Для чалавека АЧС бяспечная.

АКТУАЛЬНА ЗАРАЖАНАЯ АЧС СВІНІНА НА КАМАРОЎСКІ РЫНАК НЕ ТРАПІЦЬ

Заражана афрыканскай чумой свіней (АЧС) свініна не можа трапіць на прылаўкі Камароўскага рынку. У гэтым запэўніў журналіста генеральны дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Мінскі Камароўскі рынак» Мікалай Хмяльніцкі.

Паводле слоў гендырэктара, пакупнікі могуць быць спакойныя. «У нас любяць прадукцыю, асабліва мясную, праходзіць уважлівае і лабараторны контроль. Сёння на рынку працуе Мінская гарадская ветэрынарная станцыя», — паведамаў ён. Усяго ў лабараторыі праводзіцца больш за 12 аналізаў, у тым ліку на АЧС. «Толькі пасля правяркі прадукцыі трапляе на прылаўкі рынку», — падкрэсліў Мікалай Хмяльніцкі. Акрамя таго, увесь інвентар, на якім, у прыватнасці, разбіраецца мяса, праходзіць рэгулярную дэзынфекцыю. Гендырэктар дадаў, што свініна на рынак трапляе з усіх рэгіёнаў рэспублікі, у тым ліку з Гродзенскай вобласці, дзе быў зарэгістраваны выпадок заражэння жывёлы АЧС у асаблівай падсобнай гаспадарцы. Пры гэтым хвалювацца пакупнікам усё ж не варта, падкрэсліў Мікалай Хмяльніцкі: «Можаце быць спакойныя: прадукцыя, якая паступае да нас, прайшла поўны кантроль».

БЕЛТА



ПОЛЫМЯ ПАД КРЫЛОМ

У Маладзечанскім аддзяленні «Беллесавія» на вялікай карце Міншчыны — напрамак маршруту самалётна-назіральніка ў час аблёту лясных угоддзяў. Рэдка калі гэты маршрут бывае не парушаны. Лясныя ўзгаранні і пажары з'яўляюцца прычынаю змяняць курс і накіроўваць паветрае судна да небяспекі, якую толькі з паветра і можна дакладна вызначыць, а часам — і справіцца з ёй. У мінулыя выхадныя дні, нягледзячы на лакальныя дажджы, лясанатруль маладзечанскага авіяаддзялення выявіў пяць узгаранняў у самых розных лясных кутках Міншчыны і суседнім з ёю Смаленскім раёне. Дзякуючы зладжанай прафесіянальнай працы лётчыкаў-назіральнікаў гэтага падраздзялення «Беллесавія» Уладзіміра Ганчарова і Юрыя Клокава (на фота), іх хуткаму рэагаванню і своечасоваму паведамленню наземным службам МНС, вялікіх лясных пажараў на падкантрольнай тэрыторыі не адбылося.

СТАР 3



Фота: Антон Кісцельчык

Сацыяльная абарона

«Я ЖЫВУ ЗА КОШТ ДЗЯРЖАВЫ, А ПЕНСІЮ ЗБІРАЮ НА ПАЕЗДКУ Ў ПАРЫЖ!..»

У Беларусі, як і ва ўсім свеце, павялічваецца колькасць пажылых людзей і адначасова адбываецца рост працягласці жыцця. Гэта кідае выклік сістэме сацыяльнага абслугоўвання і ставіць перад ёй новыя задачы. Бытавыя паслуг сапрабніца ўжо недастаткова — патрэбны новыя формы сацыяльнай работы. Пра гэта ішла размова на пасяджэнні «Круглага стала» Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі па працы і сацыяльных пытаннях «Механізм рэалізацыі Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльным абслугоўванні».

На яго былі запрошаны кіраўнікі камітэтаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, дамоў-інтэрнатаў, а так-

сама Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.

Сістэма сацыяльнага абслугоўвання ў нашай краіне пастаянна абнаўляецца і ўдасканальваецца. Сведчаннем гэтага стаў і новы закон аб сацыяльным абслугоўванні, які ўступіў у сілу 1 студзеня 2013 года. Асобная частка гэтага закона прысвечана механізму дзяржаўнага сацыяльнага захаду, сутнасць якога — у прыцягненні розных, у тым ліку недзяржаўных некамерцыйных, арганізацый, а таксама індыўідуальных прадпрыемстваў да аказання сацыяльных паслуг.

Для гэтага мясцовыя ўлады праводзяць конкурсны абор. «Менавіта на мясцовым узроўні больш эфектыўна вызначаць, якія сацыяльныя паслугі варта рэалізоўваць праз дзяржаўны сацыяльны заказ. Але гэта не альтэрнатыва тэрытарыяльным цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, а дадатак да іх», — сказаў у сваім выступленні намеснік міністра

працы і сацыяльнай абароны Беларусі Аляксандр РУМАК.

Актыўна пачало ўдзелнічаць у дзяржаўным сацыяльным заказе Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа. Яно ўжо пачало рэалізацыю пілотных праектаў з выкарыстаннем механізму дзяржаўнага захаду ў Віцебскай і Гродзенскай абласцях.

На 1 красавіка сёлета на ўліку ў тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (ТЦСАН) стаяла амаль 1,6 млн чалавек, якія знаходзіліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі.

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны шукае новыя падыходы да сацыяльнага абслугоўвання і ў стацыянарных устаноў. Так, з 1 студзеня гэтага года зацверджаны пералік

бясплатных і агульнадаступных сацыяльных паслуг з нормаў і нарматываў забяспечанасці грамадзян гэтымі паслугамі, якія прадастаўляюцца дамамі-інтэрнатамі.

У дамах-інтэрнатах мяркуецца ствараць аддзяленні суправаджальнага пражывання, каб лепш падрыхтаваць інвалідаў да самастойнага жыцця па-за сценамі дома-інтэрната.

Так, у Веснаўскім доме-інтэрнаце для дзяцей-інвалідаў Магілёўскай вобласці за кошт Ірландскай добрачыннай арганізацыі летас быў створаны дом самастойнага пражывання для 12 дзяўчынак.

У Багушэўскім доме-інтэрнаце для дзяцей-інвалідаў Віцебскай вобласці пры падтрымцы добрачыннага грамадскага аб'яднання «Свет без межаў» працягваецца работа па ўладкаванні 10 маладых інвалідаў у асобных жылых дамах у рамках праекта па суправаджальным пражыванні.

СТАР 2

ЦЫТАТА ДНЯ



Першы намеснік старшыні Вярхоўнага Суда Беларусі Аляксандр ФЕДАРЦОУ:

«Сёння ў нас п'язначная колькасць спраў, якія мы класіфікаваў адносімі да адміністрацыйнага правасуддзя — гэта абскарджанне дзеянняў службовых асоб. І ствараць асобны адміністрацыйны суды для разгляду такіх спраў няма неабходнасці. Гэта пераважна. Да таго ж дзейнічае спецыялізацыя суддзяў, у тым ліку ў рамках разгляду спраў па абскарджанні дзеянняў службовых асоб».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 26.06.2013 г.

Долар ЗША	8740,00 ▲
Еўра	11480,00 ▲
Рас. руб.	267,00 ▲
Укр. грыўня	1073,12 ▲

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 28°
Віцебск	+ 30°
Гомель	+ 29°
Гродна	+ 27°
Магілёў	+ 27°
Мінск	+ 27°

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 чэрвеня 2013 года ў 10.00 у зале пасяджэння Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 9) адбудзецца заключнае пасяджэнне другой сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

«ПРАМАЯ ЛІНІЯ» З МІНІСТРАМ ЖКГ

У пятніцу 28 чэрвеня з 11.00 да 12.00 ў рэдакцыі газеты «Звязда» пройдзе «прамая лінія» з міністрам жыллёва-камунальнага гаспадаркі Андрэем Віктаравічам ШОРЦАМ.

Ці будзе сёлета расці тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі? Якія віды работ пры капрамонце павінны аплачваць самі жыхельцы? Калі ў жырочцы з'явіцца графа, якая будзе «расшыфроўваць» тэхпаслугі? Колькі будзе каштаваць арэнднае жыллё? На гэтыя і іншыя пытанні адкажа наш суразмоўца.

Тэлефонныя нумары (8-017) 287 18 66 і (8-017) 287 18 71. Папярэдняе пытанні можна задаваць па тэлефонах (8-017) 287 18 29 і (8-017) 287 18 69.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

КАМІТЭТ ЕўРАПАРЛАМЕНТА ПАДТРЫМАЎ ДАЛУЧЭННЕ ЛАТВІЎ ДА ЕўРАЗОНЫ

Камітэт Еўрапарламента па эканоміцы і манетарных справах падтрымаў падчас галасавання далучэнне Латвіі да еўразоны з 1 студзеня 2014 года, паведамляюць інфармагенцыі. Дэпутаты высока ацанілі намаганні Латвіі і дасягнуты прарэс, аднак дадаткова запатрабавалі ўмацаваць структуры кіравання эканомікай і скараціць долю ценявой эканомікі, а таксама звярнулі ўвагу на энергетычную залежнасць Латвіі, якая ўяўляе пагрозу для стабільнасці цэн у краіне. Урад Латвіі павінен прыкладаць больш намаганняў да ліквідацыі структурных недахопаў на рынку працы і павышэння праймаў у даходах, адзначылі дэпутаты. Таксама патрабуюцца павышэння гарантыі стабільнасці банкаў, асабліва тых, у якіх шмат укладу нерэзідэнтаў. Галасаванне па справаздачы камітэта пройдзе на будучым тыдні, а канчатковае рашэнне аб уступленні Латвіі ў еўразону, верагодна, прымуць 9 ліпеня міністры фінансаў ЕС.

У ЗША ПАЧАЛІ ПРАДАВАЦЬ КУЛІ ДЛЯ БАРАЦЬБЫ З ІСЛАМСкіМІ ТЭРАРЫСТАМІ

У амерыканскім штаце Айдаха распрацавана новая лінія боепрыпасу, якія павінны стаць грознай зброяй супраць радыкальных ісламскіх тэрарыстаў, што імкнучыся пры дапамозе джыхаду апынуцца на нябёсах. Кампанія South Fork Industries прыступіла да продажу спецыяльных куляў, пакрытых фарбай з выкарыстаннем свініны. Па задумцы вытворцы, паколькі свініна лічыцца ў ісламе харамнай (забароненай), калі такая куля заб'е экстрэміста, цела яго будзе «апаганена» і ён не дасягне сваёй асноўнай мэты — патрапіць у рай.

УКРАІНА: ЗАМЕСТ ТЭРМІНОВАЙ ВАЙСКОВОЙ СЛУЖБЫ — ДОБРААХВОТНАЯ

У міністэрстве абароны Украіны разглядаюць магчымасць увядзення добраахвотнай службы маладых людзей у радах Узброеных Сіл пасля адмены тэрміновай службы з 2014 года, паведаміў кіраўнік украінскага ваеннага ведамства Павел Лебедзеў. «2013-ы — апошні, калі на тэрміновую ваенную службу ёсць прызыў». З 2014 года адбудзецца поўны пераход на кантрактную армію. Гэта значыць, вясновага прызыву-2014 на тэрміновую службу ўжо не будзе», — заявіў Лебедзеў у інтэрв'ю газете «Сёння». Разам з тым, міністр адзначыў, што «вельмі шмат моладзі хоча служыць, плануючы сваю далейшую кар'еру ў міліцыі і іншых сілавых структурах. Мы ідзем ім насустрэч: дадзім магчымасць добраахвотнай службы ў якасці рэзервістаў або ўдзельнікаў праграм падрыхтоўкі салдат запасу».

Паводле слоў міністра, да канца 2017 года агульная колькасць асабовага складу УС Украіны будзе даведзена да 122 тыс. чалавек. Сёння агульная колькасць ваеннаслужачых складае 180 тыс. чалавек.



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КАКАВА ТРЫМАЕ ЗАПАЛЕННЕ ПАД КАНТРОЛЕМ



Некалькі кубкаў какавы дапамогуць поўным людзям стрымляць захворванні, звязаныя з запаленнем. Да іх, напрыклад, адносіцца дыябет, піцца The Times of India. Эксперымента паказаў: мышы, якіх палілі какавай і кармілі тлустай ежай, мелі ў цэле менш маркераў запалення. Паказчыкі мышэй, якія харчаліся тлустымі прадуктамі, але ўжывалі какаву, можна было параўнаць з паказчыкамі мышэй, якія сядзелі на дыеце з нізкай колькасцю тлушчу. У прыватнасці, у іх быў на 27% ніжэй узровень інсуліну ў крыві, чым у мышэй, якія не ўжывалі какавы. Плюс, прыкладна на 32% памяншаліся паказчыкі тлушчу ў печані. Фіксавалася таксама нязначнае зніжэнне тэмпаў набору вагі.

КОРАТКА

Беларусь і Сусветны банк падпісалі пагадненне аб пазыцы ў памеры \$90 млн для дадатковага фінансавання праекта па павышэнні энергаэфектыўнасці ў рэспубліцы.

У Беларусі па рашэнні суда з пачатку гэтага года канфіскавана 12 аўтамабіляў, што ў 2,4 раза больш, чым за увесь папярэдні год.

У арганізацыях рэспублікі (без мікраарганізацый) на канец 2012 года моладзь ва ўзросце да 31 года складала 25,6 працэнта ад агульнай колькасці работнікаў. Для моладзі прыярытэтнымі з'яўляліся такія віды эканамічнай дзейнасці, як фінансавая дзейнасць, гандаль, рамонт аўтамабіляў, бытавыя вырабы і прадметаў асабістага карыстання, гасцініцы і рэстараны.

Чацвёрты клас пажарнай небяспекі з магчымых пяці ўведзены ў лясх па большай частцы Гомельскай і Магілёўскай, па ўсходзе Мінскай і Віцебскай абласцей. Лясная ахова на ўсходніх тэрыторыях пераведзена на ўзмоцнены рэжым работы.

У Шчучынскім раёне плануецца пабудаваць сонечную электрастанцыю магутнасцю 1,26 МВт на плошчы 3 га. Праект коштам В14,7 млрд мае намер рэалізаваць таварыства з абмежаванай адказнасцю «Аграхімсвет», зарэгістраванае ў Шчучынскім раёне. Рэалізаваць праект кампанія гатова за 2 гады.




■ Меркаванне

РЭЙДАРСТВА: ВЫСОКАІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ БІЗНЕС ЦІ ЗЛАЧЫНСТВА?

Як часта мы чуюм сёння словы «рэйдар», «рэйдарскі захоп». Асабліва папулярным у нас расійскім тэлебачанні. І ў грамадства фарміруецца вобраз дзядзькі-злачынцы, які пачкамі «прыхвацьвае» заводы ды фабрыкі. Аднак складаецца ўражанне, што гэта недзе там, а ў Беларусі такой праблемы няма. Сапраўды, такіх маштабаў рэйдарства ў нас быць не можа: і краіна не такая вялікая, і дзяржаўны сектар у эканоміцы па-ранейшаму буйны. У той жа час, аказваецца, і мы маем падобных «умельцаў» па адборы чужой маёмасці. Афіцыйна даказаць факт рэйдарскага захопу вельмі складана, і статыстыкі па такіх злачынствах у нас няма. Але прыклады падобных да рэйдарства дзеянняў ёсць. Яшчэ больш насцярожвае гэта, калі ўлічыць, што Расія з дзесяццю тысячамі «захопаў» у год цяпер знаходзіцца з намі ў адзінай эканамічнай прасторы. Наўна спадзявацца, што да нас гэтая «зараза» не прыйдзе. Аб тым, як ад гэтага абараніцца і ці ёсць увогуле ў Беларусі рэйдарства, ішла гутарка на пасяджэнні «круглага стала» ў Мінскім сталічным саюзе прадпрымальнікаў і працадаўцаў.

Што такое рэйдарства?

«Я, як юрыст, магу сказаць, што слова рэйдарства ў нас даўно фігуруе на тэлебачанні, па радыё, ў прэсе, аднак у заканадаўстве такое паняцце адсутнічае, — распавядае Вадзім Барадзюла, начальнік юрыдычнага аддзела грамадскага аб'яднання «МССПІП». — Увогуле рэйдарства — гэта шмат-узроўневая пазнанная схема законных і незаконных дзеянняў, накіраваных на палігачыне захопу прадпрыемства, яго варажга паглынання, якое прадугледжвае ўсталяванне кантролю над кампаніяй насуперак волі уласнікаў. Спецыялісты вылучаюць крымінальнае і «законнае» рэйдарства. Першае, зразумела, звязана са злачынцамі. А вось у апошнім выпадку прымяняецца праца высокакваліфікаваных юрыстаў, эканамістаў, якія знаходзяць законныя, напauзаконныя спосабы адбранаў маёмасці, добра ведаючы драбніцы і нюансы прававога рэгулявання бізнесу. Гэта высокаінтэлектуальны і высокарызыкоўны бізнес». Юрыст канстатуе, што ў нашай краіне нашмат менш рэйдарскіх захопаў, чым у Расіі: «Гэта звязана з захаваннем значнага дзяржаўнага рэгулявання ў розных аспектах і наўняўнае разгалінаванай сістэмы кантролю, а таксама з тым, што ў большасці выпадкаў буйныя прадпрыемствы з'яўляюцца дзяржаўнымі, у адрозненне ад Расіі ці Украіны. Але, тым не менш, мы атрымліваем сігналы аб спробах захопаў». Дарэчы, для захопу лепш за ўсё падыходзяць адкрытыя акцыянерныя таварыствы, акцыі якіх знаходзяцца ў вялікай колькасці людзей. Аднак і прадпрыемствы іншых формаў уласнасці таксама становяцца ахвярамі рэйдараў.



Падобна да рэйдарства

У якасці прыкладу на пасяджэнні «круглага стала» была ўзята сітуацыя, у якой аказалася закрытае акцыянернае таварыства «Магазін «Талін». Былы дырэктар універсамса Віктар Янушкоў і яго памочнік Аляксандр Паулаў праінфармавалі ўдзельнікаў пасяджэння аб тым, што, па іх меркаванні, яны сутыкнуліся з рэйдарскім захопам, які распачаўся яшчэ ў 2010 годзе. Згодна з іх інфармацыяй, група асоб, узначаленая пэўным грамадзянінам, ужо зрабіла заходы некалькіх іншых універсамсаў, а зараз ажыццяўляе тое самае з «Магазінам «Талін». Віктар Янушкоў сцвярджае, што «незаконным шляхам захоплены акцыі магазіна, звольнены кіраўнічыя стаў і шэраг ключавых супрацоўнікаў праз пагрозы і неправамерныя дзеянні, а таксама без згоды акцыянераў праводзіцца незаконная рэарганізацыя прадпрыемства і здача ў наём тэрыцы асобам». А пачыналася ўсё з таго, што група асоб пад вiдам інвестараў увайшла ў склад акцыянернага таварыства. Потым паступова былі купленыя акцыі з мэтай авалодаць кантрольным пакетам.

Былы дырэктар спрабуе змагацца з такімі дзеяннямі праз суд, але пакуль гэта не прыносіць ніякіх вынікаў. «Фактычна нічога незаконнага ў склупцы акцый няма», — гаворыць Аляксандр Міранічэнка, дырэктар Дэпартаменту па санцыі і банкруцтве Міністэрства эканомікі Беларусі. У той жа час, ён задаецца пытаннем, наколькі гатовы суды да разгляду падобных спраў — напрыклад, аб банкруцтве: «Я лічу, што сёння нагрузка на суддзюў, якія разглядаюць справы аб банкруцтве (а гэта складаныя справы), надзвычай высокая. Напрыклад, у Гаспадарчым судзе горада Мінска суддзя разглядае каля 800-900 агульных спраў і плюс яшчэ 50-100 спраў аб банкруцтве. Я б назваў актуальнай тэму стварэння сістэмы спецыялізаваных судоў».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

■ Блізкае ўлада

НА ПРЫЁМ ЯК НА РАБОТУ Ходзяць «прафесійныя» скаржнікі

Мясцовыя ўлады эфектыўна працуюць са зваротамі жыхароў, паколькі тут не ўзнікае нейкіх вялікіх сістэмных пытанняў. Такую выснову зрабіў падчас асабістага прыёму грамадзян у Старадарожскім раёне Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір Андрэйчанка.

Яўген Шчыткавец — грамадзянін Расіі, 16 гадоў пражывае ў вёсцы Залужжа. Спачатку мужчына атрымліваў дзве пенсіі, але вымушаны быў напісаць заяву на карысць расійскай. Яго цікавіць пытанне аб тым, ці мае ён права мець пенсіі дзвюх краін.

«Напішыце заяву на маё імя, а я прашу Міністэрства працы і сацыяльнай абароны канкрэтна разабрацца ў сітуацыі і даць вам адказ», — прапанаваў Уладзімір Андрэйчанка.

Акрамя таго, Яўгена Іванавіча хвалюла праблема газіфікацыі населенага пункта. Старшыня райвыканкама Сцяпан Чахуча сулапоў заўважыў: «Блакітнае» паліва прыйдзе ў Залужжа, — ад суседняй вёскі Шапчыцы пракладваецца газоправод.

Разам з тым, складаецца ўражанне, што для некаторых грамадзян наведванне выязных прыёмаў розных узроўняў стала чымсьці нахмураў работы. Адзін з жыхароў райцэнтру патрабаваў разабрацца з суседкай, якая звяла са свету яго карову: маўляў, жанчына наўнясна апрацоўвае траву каля дома ядахімікатамі. Разборкі доўжача трыці год. За гэты час на месца здарэння выязджала не адна аўтарытэтная камісія ў скла-

дзе колагаў, прадстаўнікоў санстанцыі, інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, ветэрынарнай службы, міліцыі, жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Але ніякіх следоў «варожай дзейнасці» выяўлена не было. І тым не менш, заяўнік упэўнены, што факт зламыснасці мае месца. «Правядзіце з суседкай прафілактычную гутарку, каб яна больш не палівала траву атрутай», — настойліва патрабуе ён. І смешна, і прыкра: звычайная стагункі паміж суседзямі, дзе яны не чуюць адно аднаго, перараслі ў цэлую эпапею. І тым не менш спікер парламента, у якога шмат дзяржаўных спраў, знайшоў час уважліва выслухаць чалавека і даў даручэнне старшын райвыканкама і начальніка міліцыі прымерыць варагуючыя бакі.

— Скаргі былі, ёсць і будуць. Мяркую, такі час, калі людзі не будуць звяртацца да нас, не наступіць, таму што само жыццё ставіць разнастайныя праблемы. Ёсць пытанні аб'ектыўнага характару, якія немагчыма вырашыць мясцовымі ўладамі з-за недахопу фінансавых сродкаў. Але ёсць і суб'ектыўныя, якія мясцовыя кіраўнікі павінны вырашаць самастойна, — заўважыў пасля прыёму Уладзімір Андрэйчанка. — Часта яны недарэадуоўваюць у гэтым плане: маюць месца адліскі і абьякаваць.

Але, на думку Уладзіміра Андрэйчанкі, пасля ўступлення ў сілу ў 2012 годзе Закона аб зваротках грамадзян і юрыдычных асоб сітуацыя значна паляпшылася. Выязныя прыёмныя, маніторынг, што праводзіцца ў рэгіёнах, даюць стагунчы вынікі. Людзі адзначаюць, што ўлада стала бліжэй да іх. Пра гэта сведчыць і

Таяцяна ЛАЗОУСКАЯ, Старадарожскі раён

«Я ЖЫВУ ЗА КОШТ ДЗЯРЖАВЫ...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Укараняцца такая новая паслуга як сацыяльнае перадышка — догляд дзяцей-інвалідаў з мэтай вывазлення іх бацькоў на пэўны перыяд часу для вырашэння сямейна-бытавых пытанняў (такіх, як рамонт, і іншыя), а таксама проста для аднаўлення сіл. Рэалізацыя падобнага двухгадовага праекта для сем'яў, якія маюць дзяцей-інвалідаў, распачата на базе Івянецкага дзіцячага дома-інтэрната Мінскай вобласці.

Мінск стаў пілотным рэгіёнам па ўкараненні новай сістэмы сацбаслугаўвання — рэнтавых адносін. Адзіночым пажылым людзям прапанаўца заключыць дагавор пажыццёвага ўтрымання з утрыманнем, згодна з якім горад бярэ на сябе абавязальствы клапаціцца аб пажылым чалавеку да апошніх дзён яго жыцця. А ён наўнясна аддае гарвыканкаму сваю кватэру.

Адным з самых цяжкіх момантаў у гэтым было інфармаванне насельніцтва, — сказала старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна РАМАНОВІЧ. — У Мінску цяпер жывуць крыху больш за 2 тысячы пажылых людзей, якія маглі б стаць атрымальнікамі рэнты. Дамовы з Мінгарвыканкамам заключылі 6 чалавек. Адна з такіх пажылых жанчын сказала: «Гэта такое шчасце... Я жыву за кошт дзяржавы, а пенсію збіраю на паездку ў Парыж, аб якой марыла ўсё жыццё».

Складанасць рэалізацыі гэтага праекта заключаецца ў тым, што сёння адзіночым пажылым людзям дзяржава і так гарантуе права быць змешчаным у дом-інтэрнат на поўнае дзяржаўнае забеспячэнне.

— Таму людзі не спяшаюцца заключаць падобны дагавор і расставацца са сваімі кватэрамі, — лічыць старшыня камітэта па працы, заня-

тасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама. — Але калі казаць пра вынікі вышэйзгаданых эксперыментаў, то можна адзначыць два пазітыўныя моманты: першы — людзі ўсё-такі ідуць на такі дагавор. Другі і самы важны — мы прымуслі сем'і ўспомніць аб сваіх пажылых сваяках. Як толькі пачынаем збіраць дакументы для заключэння такога дагавора, сваякі забіраюць пажылога чалавека да сябе і даглядаюць яго, вызваляючы ад гэтага абавязку дзяржаву.

У адказ аднаму з дэпутатаў, які выказаў занепакоенасць з нагодай росту сацыяльнага ўтрыманства, намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Аляксандр Румак заявіў, што Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ўнесла ва ўрад праект указа, у якім прадугледжаны меры для спынення ўтрыманства.

У прыватнасці, праектам указа прадугледжана, што адрасная сацыяльная дапамога будзе аказвацца пад



Фота Аляксандра КУЦЬКА

НАВІНЫ

БЫВАЙ, САЛОДКАЯ ЯГАДА...

Так часта бывае: з нецярпеннем чагосьці чакаеш, а яго, жаданае, потым мігненне за хуткасцю свету і — следу не засталася. Толькі, падаецца, мы радаліся адкрыццю сезона клубніц, а ўжо — яго заканчэнне...

— Як і практычна кожны год, паўплывала надвор'е. Напачатку ягаду залівала (а ва ўсіх пераважна раннія клубніцы), потым засушыла. Цяпер вось зноў залівае: амаль штодня апошнім часам ідуць дажджы. Сезон, які сёлета распачаўся на тыдзень раней, чым звычайны, працягнецца да канца тыдня, — распавяла «Звяздзе» эканаміст Лунінецкага раённага спажывецкага таварыства Аксана Сайко. — Людзі здаюць практычна апошнюю ягаду. Вядома, ніякіх чэргаў з машын ужо няма.

На момант звароту так званых таварных клубніц прымалі ад насельніцтва па 8-9 тысяч рублёў за кілаграм. Ягады для вытворчасці віна — у бочкі — бралі па 2 тысячы, для кансервавых заводаў — у скрыні — па 3 тысячы рублёў за кілаграм.

Сёлета раённае спажывецкае таварыства нарыхтавала 436 тон клубніц. Летась на той жа перыяд было 470 тон. Сезон, які стартаваў больш удаа, чым папярэдні, заканчваецца не вельмі «солідна»: план нарыхтаваць сёлета 710 тон клубніц ужо наўрад ці можна будзе выканаць...

Сяргей РАСОЛЬКА.

НАМЕСНІК СТАРШЫНІ РАЙВЫКАНКАМА... БЫЎ РАНЕЙ СУДЗІМЫ?

У судзе разглядаецца крымінальная справа ў дачыненні да вытворчасці віна — у бочкі — бралі па 2 тысячы, для кансервавых заводаў — у скрыні — па 3 тысячы рублёў за кілаграм.

Падчас следства высветлілася, што, выкарыстоўваючы свае службовыя паўнамоцтвы летась у сакавіку-красавіку, ён даў незаконнае ўказанне непасрэдна падначаленым па службе асобам на адзрукую партыі насення травы. У выніку была прычынена шкода на вялікую суму — насенне практычна выкралі. Аб гэтым раней «Звязда» паведамляла.

Паводле слоў Геннадзя Дыско, пракурора Віцебскай вобласці, высветлілася, што ў сярэдзіне 2000-х гадоў гэты чалавек, які займаў такую адказную пасаду, быў судзімы — за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць і падробку дакументаў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

БЫЛЫ ГЕНДЫРЭКТАР «ПІНСКДРЭВА» ЗАТРЫМАНЫ Ў ІТАЛІІ

Былы генеральны дырэктар кампаніі «Пінскдрэў» Ларан Арыніч затрыманы 16 чэрвеня на тэрыторыі Італіі. У бліжэйшы час Беларусь накіруе патрабаванне аб яго выдачы. Пра гэта журналістам паведаміў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Аляксей Стук.

«Па лініі Інтэрпала нам прыйшла інфармацыя, што Ларан Арыніч быў затрыманы ў Італіі. Яго ўзялі там пад варту. У бліжэйшы час італьянскаму боку будзе накіравана патрабаванне аб яго выдачы, і калі Італія не знойдзе падстаў гэтага не рабіць, ён будзе выданы Беларусі», — адзначыў Аляксей Стук.

Ён нагадаў, што Ларан Арыніч быў знойдзены ў жніўні 2012 года на тэрыторыі Польшчы. Генпракуратура накіроўвала польскаму боку патрабаванне аб яго выдачы, аднак адказаў на свой запыт так і не атрымала. Ларан Арыніч знаходзіўся пад наглядам паліцыі, яму было забаронена пакідаць тэрыторыю Польшчы. Пазней гэтыя санкцыі былі заменены на дамашні арышт пад вароту ў 2 т. злотых.

Кар. БЕЛТА.

НАЕХАЎ НА ПЕШАХОДА І ЗНІК

У вёсцы Рачкі Жабінкаўскага раёна ў дзве гадзіны ночы вадзіцель не заўважыў пешахода і наехаў на яго. Потым спыніўся, прыбраў параненага з праезнай часткі дарогі, а затым сеў за руль і пакінуў месца здарэння. Ад атрыманых траўмаў чалавек неўзабаве памёр. Міліцыя шукае вадзіцеля, які здзейсніў ДТП.

Яна СВЕТАВА.

ФАКТЫ

■ Погляд



Падзеі апошніх месяцаў у Еўропе і Расіі, звязаныя з пытаннямі вызначэння правага статусу гомасексуальных адносін, многімі ў Беларусі былі успрынятыя як некаторыя лакальныя «перагібы» ў залішне талерантны і заклапочанай правамі меншасцёў Еўропе. Аднак на самой справе вакол гэтых, здавалася б, экзатычных пытанняў сёння разгортваецца нешта такое, што можа істотна паўплываць нават на геапалітыку.

Для беларусаў, якія жывуць, у асноўным, праблемамі постсавескай прасторы, спецыфіка «блакітнай» тэмы ў Еўропе пачала прыадкрывацца толькі пасля рэпартажаў аб шматлікіх акцыях пратэсту французаў супраць прыняцця закона, які легалізуе аднаполыя шлюбны і дапуускае усваенне дзяцей аднаполымі парамі. Дзясяткі і сотні тысяч дэманстрантаў выступілі супраць законапраекта. Сацыялагічныя апытанні выявілі, што сярэд большасці грамадзян краіны пануе негатывнае стаўленне да гэтай ініцыятывы. Аднак закон усё ж такі быў прыняты і падпісаны прэзідэнтам Французскай Рэспублікі, пасля чаго тэлеканал «Еўраньюс» з помпай трансляваў у прамым эфіры першую цырымонію гомасексуальнага шлюбу.

Хтосьці успрыняў гэта як здзіцэлы залішне цывільізаваныя еўрапейцаў. Хтосьці — як піяр-ход французскіх улад у спробе адцягнуць увагу ад эканамічных праблем. Аднак нават пярхоўнае вывучэнне першакрыніц паказвае, што за падзеямі ў Францыі стаіць нешта большае.

КАЛІ АСАБІСТАЕ СТАНОВІЦА ПУБЛІЧНЫМ

Сёння гомасексуальныя «шлюбны» прызнаны ў Бельгіі, Даніі, Нідэрландах, Нарвегіі, Партугаліі, Іспаніі, Швецыі. Такая ж сітуацыя ў Канадзе і шэрагу штатаў ЗША. Яшчэ некалькі краін не прызнаюць гомасексуальныя пары сям'ёў, аднак надаюць юрыдычнае значэнне іх саюзу з выніковымі з гэтага грамадзянскімі і маёмаснымі правамі.

Усё больш шырокі характар набывае ў заходніх краінах рух за легалізацыю інцэсту, ажыццёўленага па ўзаемнай згодзе (гэта значыць, добраахвотнай сексуальнай сувязі паміж сваякмі, у тым ліку — кроўнымі). У Іспаніі, Нідэрландах, Партугаліі і Францыі падобныя нормы дзейнічаюць ужо даўно. Дакладней, адсутнічаюць нормы, якія вызначаюць пакаранне за падобныя дзеянні. Аналагічныя змены ў заканадаўства разглядаюць у Даніі, Швейцарыі і Румыніі. У Швецыі ж законнымі лічыцца нават шлюбны, заключаны людзьмі з адным агульным біялагічным бацькам.

Але і гэта яшчэ не усё. У 2006 годзе ў Нідэрландах была створана палітычная партыя «Дабрачыннасць, свабода і разнастайнасць», якая афіцыйна выступіла за легалізацыю ў краіне педэфіліі. Новая палітыка прапанавала знізіць ніжнюю ўзроставую планку легальнага ўступлення дзіцяці ў добраахвотную сексуальную сувязь з 16 да 12 гадоў, а затым і наогул адмовіцца ад гэтага абмежавання. Акрамя таго, у Галандыі дзейнічае яшчэ шэраг непалітычных грамадскіх арганізацый, якія прасоўваюць гэты «парадак дня». Прычым Вышэйшы суд пацвердзіў законны характар іх дзейнасці.

У штаце Каліфорнія ў 2004 годзе быў прыняты так званы «Акт аб абароне педэфіліяў», які, па сутнасці, адмяняў патрабаванне абавязковага інфармавання праваахоўных орга-

наў пра факты сексуальнага гвалту супраць дзяцей. Сур'ёзныя дыскусіі аб легалізацыі педэфіліі вядуцца ў акадэмічнай супольнасці ЗША, а таксама сярод палітыкаў і грамадскіх дзеячў Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Вялікі скандал разгарэўся ў 2009 годзе, калі еўрапейскі СМІ паведамілі аб распаўсюджванні ў Германіі двух узвальных Міністэрствам па сямейных справах дапаможнікаў «Каханне, цела і гульня ў доктара», у якіх бацькам ра-



Вокладка адной з нямецкіх брашур «Каханне, цела і гульня ў доктара».

камендавалася рабіць масаж палавых органаў сваім дзецам, пачынаючы з 1-3-гадовага ўзросту. Іншым бокам апісаных вышэй працэсаў з'яўляецца паступовае, але нязліхвальнае ўвядзенне ў заходніх краінах забароны на крытыку гомасексуалізму, а таксама іншых перверсій. Агульным месцам стала ўвядзенне забарон на так званыя «прамомы нявыбіцці» (hate speech) — гэта значыць, выказванні, што асуджаюць або прынакляюць гомасексуалістаў і іншых асоб з вычварэнскай сексуальнасцю. Падобныя законы дзейнічаюць у Іспаніі, Партугаліі, ЗША, Вялікабрытаніі, Германіі, Італіі, Швецыі і іншых краінах. Выдатным у гэтым сэнсе дасягненнем стала прыняцце ў ЗША закона аб прафілактычных злучэнстваў на глебе нянавісці Мацэю Шэларда і Джэймса Бірда. Занаміраваў на абарону «ўсіх 547 формаў паталагічнай сексуальнасці або «парафіліі», зафіксаваных Амерыканскай псіхіятрычнай асацыяцыяй». Непазбежным юрыдычным следствам яго прыняцця стала нявызначанасць прававога гэтага суправаждззю і дзейнасці ў цэлым хрысціянскіх дэнамінацый, якія паслядоўна асуджаюць садамію, як смеротны грэх і мярзоту. У ЗША ў сувязі з гэтым нават пачалосе абмеркаванне ініцыятыў па абароне праваў цэркваў у кантэксце легалізацыі гомасексуалізму і іншых парафіліі.

Усё выкладзенае і шматлікія іншыя факты агрэсуйнага распаўсюджвання ў заходніх краінах ідэалогіі не толькі цярпімасці, але, мабыць, і адбярэння гомасексуалізму, прымусова задумацца над тым, якой жа з'яўляецца арганізацыйна-палітычная прырода гэтага руху.

Юрый ЦАРЫК, палітычны аналітык, кіраўнік Беларускай групы развіцця.

26 чэрвеня — Дзень работнікаў пракуратуры

СУДОВАЕ РАШЭННЕ МОЖА БЫЦЬ АПРАТЭСТАВАНА

Як на Віцебшчыне прайшла аптымізацыя структуры органаў пракуратуры? Ці часта грамадзяне звяртаюцца па дапамогу да пракурораў? Як змяняецца злучыны свет? Наш карэспандэнт задаў пытанні з нагоды Аляксандру СІДАРОВІЧУ, першаму намесніку пракурора Віцебскай вобласці.



Фота Вітэбска НІКОЛАЕВА.

за леташні перыяд. У асноўным злучыны свет з'яўляецца грамадзяне ва ўзросце ад 18 да 39 гадоў. Адпаведна, знізілася і нагрузка на работнікаў праваахоўных органаў у цэлым, у тым ліку і на пракуратуру. Таму, калі раней функцыянавалі пракуратура горада Полацка і пракуратура Полацкага раёна, цяпер яны аб'яднаны ў пракуратуру Полацкага раёна. І ў Оршы аналагічна. Нагадаю, што ў гэтых рэгіёнах і органы выканаўчай улады — гарадскога і раённага ўзроўню — таксама аб'яднаны.

У Віцебску тры раённыя пракуратуры аб'яднаны ў пракуратуру горада Віцебска. — **Відавочна, у наш век імклівага развіцця высокіх тэхналогій усё часцей здзяйсняюцца злучыны ў гэтай сферы?**

— Сапраўды, напрыклад, пра «камп'ютарны сабатаж» раней і не чулі, а цяпер нярэдка сустракаем з такім саставам злучыныства. Можна сказаць, што «прадунтаму» сучаснаму злодзею ў наш час не трэба крадці кашалёк — крадзяжы грошай усё часцей здзяйсняюцца з выкарыстаннем спецыяльных тэхналогій. Вы, напэўна, чулі пра тое, што ў Маскве была затрымана група так званых скінераў: маладыя людзі прыехалі ў краіну з мэтай змяніць імя і ўзрост, каб перамагчы пракуратуру і пазбегнуць адказнасці за злачынствы.

Ім прызначана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць адміністрацыйна-гаспадарчыя і арганізацыйна-рас-

паралельна трапляла ў спецыяльнае прыстававанне, усталяванае зламамыскамі, і яны мелі магчымасць паралельна весці відэаназіранне за ўладальнікамі карткі. У выніку з карткі выкрадаліся грошы.

А вось прыклад, калі за ўчыненае злачынства ў сферы высокіх тэхналогій зламамыскамі ўжо асуджаны. Судом Сенненскага раёна пакараны былы работнік мясцовага аддзялення Белдэпо ў наш час не трэба крадці кашалёк — крадзяжы грошай усё часцей здзяйсняюцца з выкарыстаннем спецыяльных тэхналогій. Вы, напэўна, чулі пра тое, што ў Маскве была затрымана група так званых скінераў: маладыя людзі прыехалі ў краіну з мэтай змяніць імя і ўзрост, каб перамагчы пракуратуру і пазбегнуць адказнасці за злачынствы.

Ім прызначана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць адміністрацыйна-гаспадарчыя і арганізацыйна-рас-

парадчыя пасады на працягу 5 гадоў пасля вызвалення з прапраўчай калоніі. Таксама быў задоволены іск Беларапрамбанка аб спатганні з абвінавачаных звыш 1 мільярда рублёў.

Дарэчы, падчас судовага працэсу абодва абвінавачаных сцвярджалі, што не выкрадалі грошы ў банка, а проста «ўзялі іх у доўг». Пры гэтым іх чамусьці не б'янтэжыла тое, што ў банку не толькі не давалі на гэта сваёй згоды, але нават не ведалі пра такое «кредытаванне»... Банкам прыняты неабходныя меры па недапушчэнні падобных фактаў.

— **Ці часта грамадзяне звяртаюцца ў органы пракуратуры Віцебскай вобласці па дапамогу? Асабіста вы прымаеце грамадзян, выслухоўваеце іх скаргі?**

— Да нас у асноўным прыходзяць людзі са зваротамі, якія не знайшлі свайго вырашэння ў той ці іншай арганізацыі, органы, установе. І ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам мы займаемся вывучэннем пытання альбо

накіроўваем скаргу вышэйшым органам, альбо даём грамадзяніну тлумачэнне. А бывае, проста інфармуем, як паступіць у далейшым.

Што ж датычыцца іх характару — доволі шмат скаргаў на ўжо прынятыя рашэнні органаў даснавання. Шмат атрымліваем лістоў ад грамадзян з месцаў пазбаўлення волі. Нямала зваротаў і па пытаннях парушэння жыллёвых правоў, зямельных спрэчак... Каласальнае колькасць зваротаў па пытанні незаконнага, на погляд грамадзян, прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці.

Я таксама вяду прыём згодна з ацвяверджаным графікам. Прычым як на працоўным месцы, так і з выездам у рэгіёны, у арганізацыі і ўстановы. Магу канстатаваць, што пасля разгляду скаргаў выносіцца нямала пратэстаў як на прынятае судовае рашэнне, так і на прыцягненне да адміністрацыйнай адказнасці.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Факт

НА ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ-2014 У МІНСКУ ШУКАЮЦЬ ВАЛАНЦЁРАЎ

Дырэкцыя па правядзенні чэмпіянату свету па хакеі 2014 года аб'явіла аб наборы валанцёраў для работы на сусветным форуме, паведаміў БЕЛТА менеджар дырэкцыі Пётр Рабуніч.

Да старту 78-га чэмпіянату свету па хакеі з шайбай, які пройдзе ў Мінску з 9 па 25 мая 2014 года, засталася менш як год. Усе ахвотныя папрацаваць падчас грандыёзнага мерапрыемства, якое стане яркай старонкай у спартыўнай гісторыі Беларусі, ва ўзросце больш за 18 гадоў могуць запісацца ў валанцёры і стаць кандыдатам для работы на чэмпіянаце свету. На запущаным афіцыйным сайце дырэкцыі чэмпіянату www.minsk2014.com неабходна зайсці ў раздзел «валанцёры» і ў тэрмін да 30 верасня 2013 года запісацца ў заяўку.

НЕ ВУЧЫЛІСЯ НА ПРАВЫ, А КУПЛЯЛІ ДАВЕДКУ

У Віцебску заведзена крымінальная справа ў дачыненні да жанчыны, якая, кіруючы аўташкалай, брала хабар за выдачу даведкі аб законанічым курсаві.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» Геннадз Дыско, пракурор Віцебскай вобласці, ужо ўстаноўлена, што ў перыяд з лістапада мінулага года па люты гэтага года яна атрымала ад чатырох чалавек 24 мільёны рублёў — за спрыяльнае вырашэнне пытання аб праходжанні імі навучання. Пры гэтым занятыя яны фактычна не наведвалі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

СТРАЛЯЎ 3 АБРЭЗА

У Віцебску гарадскую бальніцу з агнестрэлнымі раненнямі былі дастаўлены двое гараджан — мужчыны 1973 і 1989 гадоў нараджэння. Адзін з іх паранены ў правае сцягно, другі — у правую руку. Паведамленне аб гэтым адразу было накіравана ў гарадскі аддзел міліцыі.

— Неўзабаве высветлілася, што пацярпелы абстралілі з абрэза паліўнікага ружжа на аўтастаянцы па вуліцы Індустрыяльнай каля Пінскага камбіната хлебапрадуктаў, — паведамілі ў прэс-службе Брэсцкага абласнога УУС. — Пазней быў затрыманы 31-гадовы непрацоўчы жыхар Пінска, які страляў у людзей.

Яна СВЕТАВА.

ПАМЕЖНЫ «ЎЛОЎ» І «ЎКОС»

Пагранічныя наравы аддзелаў «Лоеў» і «Прудок» на рэках Дняпр і Славець выявілі безгаспадарныя прылады для незаконнаго лоўлі рыбы. Пяць сетак з лёсік агульнай даўжыні 370 метраў канфіскаваны і перададзены для знішчэння супрацоўнікам Лоеўскай і Мазырскай інспекцыяй аховы жывёльнага і расліннага свету.

У той жа дзень каля фермы ў вёсцы Мікалаеўка Добрушскага раёна гомельскія пагранічнікі выявілі пасев дзікарослых канопляў на плошчы 10 сотак. Агульная вага выкашанага і спаленага зеляніны складала каля 80 кг. А ноччу ў пункце пропуску «Новая Гута» ў легкавым аўтамабілі расіяніна, які ехаў ва Украіну, пагранічным нарадам падчас правяркі дакументаў быў знойдзены пневматычны пісталет 147ТН, утоены ад мытнага фармлення. Зброю канфіскавалі супрацоўнікі Гомельскай мытні.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЗАПРАЎЛЯЎ КАСІЛКУ З ЦЫГАРЭТАЙ

Жыхар адной з вёсак Жабінкаўскага раёна ўзяўся падстрычы газон. Пры гэтым касец быў нападпітку, у добрым настроі, працаваў з ахвотай.

Калі бензін скончыўся, ён вырашыў заправіць касілку, пры гэтым нават не пачуў патрэбным выняць з рота цыгарэту. Пары бензіну адразу ўспыхнулі, чалавек атрымаў шматлікія апёкі — усяго 40 працэнтаў цела. Стан пацярпелага ацэньваецца як цяжкі.

Яна СВЕТАВА.

Да бліжэйшага магазіна — 15 хвілін пешшу

Асноўныя аб'екты сацыяльнай інфраструктуры для большасці хатніх гаспадарак знаходзяцца ў зоне паўгадзіннай даступнасці. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе Нацыянальнага статыстычнага камітэта.

У маі гэтага года Белстат правёў модульнае выбарчае абследаванне хатніх гаспадарак па вывучэнні ступені задавальненасці жыллёвымі ўмовамі і тэрытарыяльнай даступнасці асноўных аб'ектаў сацыяльнай інфраструктуры.

Вынікі праведзенага абследавання паказалі, што больш тэрытарыяльна даступнымі для беларусаў з'яўляюцца аб'екты рознічнага гандлю і грамадскага харчавання. Так, бліжэйшы харчовы магазін знаходзіцца ў зоне 15-хвіліннай пешай даступнасці для 86,3% хатніх гаспадарак.

Што тычыцца устаноў сістэмы аховы здароўя, найбольш тэрытарыяльна даступнымі для насельніцтва нашай краіны з'яўляюцца аптэкі. У 66,1% хатніх гаспадарак дарога пешшу да аптэкі займае таксама не больш за 15 хвілін.

А вось паліклінікі, фельчарска-акушэрскія пункты і іншыя арганізацыі аховы здароўя, якія аказваюць амбулаторную дапамогу, знаходзяцца ў зоне 15-хвіліннай пешай даступнасці толькі для 39,4% хатніх гаспадарак.

Што тычыцца медыцынскага абслугоўвання, то, па выніках абследавання, у 11,8% насельніцтва на працягу года былі выпадкі, калі яны мелі патрэбу ў лекавых сродках і медыцынскіх таварах, але не змаглі іх набыць. Пры гэтым 69,6% з іх назвалі асноўнай прычынай недаступнасці лекавых сродкаў і медыцынскіх тавараў высокую цану на гэтыя тавары, 29,3% — адсутнасць неабходных лекаў у аптэках.

На працягу года ў 11,7% жыхароў рэспублікі былі выпадкі, калі яны мелі патрэбу ў медыцынскіх паслугах, але не мелі магчымасці іх атрымаць. У якасці асноўных прычын недаступнасці медыцынскіх паслуг у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя названы адсутнасць неабходнага спецыяліста (42,8%) і вялікая чарга (39,0% выпадкаў), у недзяржаўных арганізацыях аховы здароўя — высокі кошт медыцынскіх паслуг (86,0%).

Згодна з вынікамі абследавання, 62,4% насельніцтва задаволены якасцю медыцынскіх паслуг, прадастаўленых у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя, 20,1% насельніцтва — не задаволены.

Як паказала вынікі выбарчага абследавання, кожны трэці жыхар рэспублікі (36,5%) звартаецца па медыцынскую дапамогу ў недзяржаўных арганізацыях аховы здароўя. З іх 88,2% адначасна задаволены якасцю атрыманых медыцынскіх паслуг.

Святлана БУСЬКО.

ПОЛЫМЯ ПАД КРЫЛОМ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Не захапіла полымя ў свой страшэнны вынішчальны палон лес на беразе ракі Віліі каля Сморгоні, не нанесена шкода лесу ваеннага лягася ў Крупскім раёне, не здарылася экалагічная катастрофа ў лесе на поўдзень ад Барысава. Менавіта там і ў іншых месцах і былі выяўлены гэтыя узгаранні. Да гонару лесапатрулёў, усе узгаранні былі зафіксаваны менавіта імі. На жаль, авіятары не здолелі ўстанавіць дакладную крыніцу пажараў, якой найчасцей бывае безадказны і неабачлівы чалавек.

Найбольшая верагоднасць гэтых узгаранняў — менавіта чалавечы фактар, — кажа начальнік аддзялення Уладзімір Ганчароў (на фота). — Пачынаецца ягадны сезон, пайшлі першыя грыбы, і ў лесе з'явілася шмат ахвотных назапасіць дары прыроды. Многія людзі забываюць патушыць кінутую цыгарэту, якой бывае дастаткова, каб нанесці прыродзе непапраўную шкоду. Многія проста ігнаруюць правілы паводзін у лесе ў летні час.



620 кіламетраў складае зялёны ахоўны маршрут маладзечанскіх паветраных шукальнікаў небяспекі. Калі праляецца яго на самалёце АН-2 без адхіленняў, спатрэбіцца больш за чатыры гадзіны. А калі неабходна змяніць напрамак і імчацца да слупа дыму над лесам (а гэта, вядома, сведчыць пра небяспеку), тады маршрут павялічваецца. У спіку такая праца не нагадвае лёгкую паветраную вандроўку. Але менавіта ў спіку пілотаў даводзіцца больш часу працаваць у паветры.

Пра вынікі працы ўсіх авіяаддзяленняў у мінулыя выхадныя паведаміў кіраўнік «Беллесавія» Анатоль Кротав. На тэрыторыі Беларусі было выяўлена 13 лясных і балотных узгаранняў. З іх два ліквідаваны сіламі пажарных-дасаннікаў. Большая частка узгаранняў па-ранейшаму прыходзіцца на паўднёва-ўсходнія і ўсходнія рэгіёны краіны.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Спажывец

ЦАНА НА ПІВА ВЫРАСЦЕ, АЛЕ НЯЗНАЧНА

Аб гэтым «Звяздзе» расказаў на адкрыцці Акадэміі піва «Аліварыя» генеральны дырэктар піўзавода Міхал ЧЭЧАНЕУ.

«Калі расце акцыя, калі ёсць інфляцыя, то мы вымушаны таксама павышаць цэны, бо мы — не дабрачынная арганізацыя. Мы павінны судзіць свае дзеянні з агульнымі эканамічнымі тэндэнцыямі, якія ёсць у краіне. Мы не чакаем змянення вялікага росту цэны на піва, як гэта было ў 2011 і 2012 гадах, але ён будзе», — растлумачыў сітуацыю дырэктар піўзавода.

Таксама Міхал Чэчанеў расказаў пра агульны стан пиваварнай галіны Беларусі. «Мы плануем заняць долю рынку большую, чым летася. А рынак у цэлым ацаніць доволі складана, бо на яго уплываюць, акрамя нашых жаданняў, магчымасці нашых спажывцоў. Таму мы мяркуюем, што рынак наўрад ці вырасце. У любым выпадку кардынальна ён не зменіцца», — лічыць кіраўнік «Аліварыя». Што ж тычыцца экспарту піва, то «прыярытэтным кірункам будзе гэтага з'яўляецца расійскі рынак». Ідзе таксама праца з Прыбалтыкай. А нядоўна піўзавод адкрыў для сябе і рынак Украіны: «Давер да беларускіх прадуктаў ва Украіне вельмі высокі». Дарэчы, па словах Міхала Чэчанева, у піўнай галіне ў сувязі з уступленнем Расіі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю сітуацыя практычна не змянілася: «Напэўна, таму, што беларуская прадукцыя карыстаецца попытам і даверам. Трэба было толькі трохі прыстававацца да новага расійскага заканадаўства». У той жа час, як і раней на айчынным рынку запатрабавана імпартнае піва: «Спажывец сам выбірае тое, што яму падабаецца. Мы лічым, што рост імпарту будзе адбывацца, але не такімі радыкальнымі тэмпамі, і больш за 30% рынку будзе складана заваяваць», — заявіў Міхал Чэчанеў.

Між іншым, на адкрыцці Акадэміі, якая будзе вучыць ахвотных лепш разбірацца ў піве і ацэньваць яго якасць, быў аб'яўлены конкурс на самую цікавую і яркую гісторыю, звязаную з заводам ці яго прадукцыяй. Напрыклад, вядома, што адзін мільярдыр пачынаў сваю кар'еру грузчыкам на «Аліварыі». Не менш цікавы факт, што піва на заводзе варылі нават падчас Вялікай Айчыннай вайны і работнікі спецыяльна атручвалі яго, каб нашкодзіць немцам. Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца людзі, старэйшыя за 18 гадоў.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

«КРЫНІЦА» ЗАПРАШАЕ НА ЭКСКУРСІІ. І ЧАКАЕ БУЙНЫХ ІНВЕСТАРАЎ

Ужо ў жніўні лобы ахвотны зможа наведаць адно са старэйшых нашых прадпрыемстваў пиваварнай галіны. Адкрытае акцыянернае таварыства «Крыніца», падобна чэшскім пиваварням, плануе наладзіць у сябе на прадпрыемстве платныя экскурсіі з дэгустацыяй.

Любы, хто жадае, павінен мець магчымасць убачыць вытворцы працэс адначасна з буйнымі, кансерватыўнымі, старэйшымі прадпрыемстваў Беларусі, — кажа генеральны дырэктар таварыства «Крыніца» Рыгор ПЯТКЕВІЧ. — Сёння мы пастаянна вядзем работу па нарошчванні магутнасцяў. Попыт унутры нашай краіны абмежаваны, і сёння, на жаль, не расце. У тым ліку з-за пастаяннага росту акцыяў. А вось попыт на замежных рынках расце пастаянна. Таму да наступнага летняга сезона мы плануем прыцягнуць замежныя інвестыцыі і усталяваць яшчэ адну лінію па вырабе піва. Для ўнутранага рынку ўжо ў гэтым цэльным сезоне пра-

пануем новы гатунак больш шчыльнага квасу брадзэння «Лета 988». Згодна з легендай, гэта год нараджэння напою, які сулаў з часам хрышчэння Русі. Выпускаем з чэрвеня і безалкагольны прадукт з сокам чарніцы, лясной маліны і журавінаў... Апошнія гадоў дзесяць таварыства «Крыніца» развівалася толькі за кошт крадцытаў, а таму ўсе заробленыя сродкі ішлі на іх пагашэнне. Зараз жа, як адзначаюць на прадпрыемстве, ёсць патрэба ў прамых упіваннях — дзяржаўныя або замежныя інвестары. Гэтыя ўпіваны не прадуцця задарма, паколькі такія гатункі, як «Крыніца светлая», «Крыніца класіка», «Александрыя», «Kult Пшанічнае», высока адзначаны на міжнародных конкурсах. Найбольш актыўна піўная прадукцыя адгружаецца ў Расію, Казахстан, Прыбалтыку, ва Украіну. Вядуцца перамовы нават з Польшчай, куды сёння складана прабіцца беларускім пиваварам.

Спадар Пяткевіч перакананы, што вядома лепшым патэнцыялам у галіне па-

забеспячэнні якасці прадукцыі. А начальнік упраўлення вытворча-тэхнічнай дзейнасці Ірына КАРЧУСКАЯ нагадвае, што піва на «Крыніцы» вырабляецца паводле класічных традыцый: «У піўным ячмені павінна быць не больш за 12 працэнтаў бялку. Чым менш, тым, вядома, лепш, паколькі бялок пазней неабходна выдаляць — падчас гатавання, адстойвання... Зерне, якое мы набываем, — беларускае, прычым як дзяржаўнае прадпрыемства мы маем пэўныя прэферэнцыі па адборы ўраджаю падчас уборачнай. Намочаны, прарошчаны і высушаны ячмень — гэта солад. Ячменны солад — класіка для вытворчасці піва. Хоць сёння вытворцы імкунца пашыраць колькасць гатункаў піва і дадаюць іншыя зернепрадукты, дазваляючы для вырабы напою. Гэта можа быць рыс. Мы працуем толькі на соладзе. Дзін гатунка вырабляем з соладу пшанічнага. Апошнім часам удаецца атрымаваць свой дастойны пшанічны солад».

Святлана БАРЫСЕНКА.

«СЯБРЫ» РЭКЛАМАВАЛІ «ГРАДУС»

Тэлевізійная рэклама пітной вады «Сябры» прызнана Міністэрствам гандлю скрытай рэкламай гарэлкі, што вырабляецца пад аналагічным найменнем. У гэтай сувязі яе палічылі неналежаў і забаранілі.

У гэтым рэкламным роліку мы бачым стол, на якім знаходзіцца вялікая колькасць разнастайнай ежы, якую звычайна выкарыстоўваюць у якасці страў, што падаюцца да моцных алкагольных напоёў, і бутэлька пітной вады, а таксама інфармацыя: «Сябры» і «Спявай, колькі ўлезе!» «Пітная вада» агучваецца высяляй песняй. Пры гэтым бутэлька мае форму, тыповую для разліўва пітной вады, а моцнага алкагольнага напою (гарэлкі) і знаходзіцца ў кадры на працягу ўсяго рэкламнага роліка. Рэкламны тэкст «Спявай, колькі ўлезе!» пераклікаецца з тэкстам, які выкарыстоўваецца на зыткатках гарэлкі «Сябры» — «Наша гарэлка — Ваша песня!». Тэкст «Пітная вада» знаходзіцца ў кадры непрацягла час, — тлумачыць у міністэрстве прычыну забароны. — Скрытая рэклама з'яўляецца неналежаў і, у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб рэкламе», не дапускаецца да распаўсюджвання. Тэлеканал і рэкламадаўцы накіраваны прадпісанні аб спыненні названай рэкламы. Зараз устанавіваецца суб'ект адказнасці па гэтым правапарушэнні.

Сяргей РАСОЛЬКА.

БІЯЛАГІЧНУЮ ДАБАЎКУ ВЫДАВАЛІ ЗА ЛЕКІ

Пад выглядам лекавага сродку на форумах рэкламавалася біялагічная актыўная дабаўка да ежы. Неналежаў рэклама была выяўлена Міністэрствам гандлю пры садзейнічанні Міністэрства аховы здароўя пасля звароту грамадзянін.

Адна з удзельніц інтэрнэт-формуаў размяшчала паведамленні аб рэалізацыі «лекаў Etalex Omega-3+6». Аднак, па інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, гэта біялагічная актыўная дабаўка да ежы, а не лекавы сродак. Паколькі названая рэклама змяшчае недакладныя звесткі пра тавар, дык, у адпаведнасці з заканадаўствам аб рэкламе, з'яўляецца надобрасумленнай. Рэкламадаўцы і ўладальніку інтэрнэт-сайта вынесены прадпісанні аб выпраўленні выяўленага парушэння. Вядзецца праца па прыцягненні рэкламадаўцы да адміністрацыйнай адказнасці.

Акрамя таго, прадавец біялагічна актыўнай дабаўкі ў нашай краіне можна толькі пры наяўнасці пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі такіх дабавак і толькі праз аптэкі ці ў спецыяльна адведзеных месцах у крамах. Вышэйназваная дабаўка ў нас не зарэгістравана, яе продаж праз інтэрнэт з'яўляецца парушэннем.

Сяргей РАСОЛЬКА.

У Мінску штодзень з'ядаюць каля 60 т марозіва

Як паведаміла намеснік начальніка харчовага аддзела Галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама Таццяна Пальчанок, калі ў асенне-зімовы перыяд прадпрыемствы горада рэалізуюць да 15 т марожанага ў суткі, то бліжэй да лета прадзюцтва вырасілі да 40 т, а з прыходам спякотных дзён — да 60 т.

Сёння ў сталіцы налічваецца каля 2000 стаяцярных аб'ектаў, якія рэалізуюць марозіва, — магазіны, кавярні, рэстараны. Арганізаваны выязны гандаль гэтым прадуктам — такіх пунктаў у горадзе налічваецца каля 800. У гарачыя дні мінчане аддаюць перавагу пладова-ягаднаму марожанаму — яго вырабляюць на аснове яблы, сокаў, сіропаў розных пладоў і ягад, расказала Таццяна Пальчанок. У халаднаваты час часцей купляюць пламбір.

«Мінск—Навіны».

Infographic titled 'Усё пра марожанае' showing types of ice cream (malochne, smetankovae, plambir, fruktovae) and their fat content (4%, 10%, 15%, 0%). It also lists 'плюсы' (benefits) and 'мінусы' (drawbacks) of ice cream.



Advertisement for 'Шаноўныя сябры!' (Honorable members!) with subscription rates for 'Звязда' newspaper. Rates are listed for 1, 3, and 6 months for different categories of subscribers.

■ Парламенцкі дзённік

БАЛЬЗАМ «ЗОРАЧКА» І НЕ ТОЛЬКІ

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў сустрэліся з кіраўніцтвам

Асацыяцыі ўсходняй медыцыны В’етнама

Тое, што ў нас называецца «нетрадыцыйнай медыцынай», у краінах Паўднёвай Азіі з’яўляецца не проста традыцыйным, але і значным для развіцця як медыцыны, так і сацыяльнай сферы і эканомікі ў цэлым. Таму дэлегацыю Асацыяцыі ўсходняй медыцыны В’етнама ўзначальваў дэпутат в’етнамскага парламента ЧАН Ван Бань, які адначасова з’яўляецца старшынёй асацыяцыі. В’етнамскі парламентарый перадаў беларускім калегам запрашэнне наведаць паўднёва-азіяцкую краіну з чарговым візітам.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Віталь БУСЬКО, які прымаў в’етнамскіх гасцей ў парламенце, ужо двойчы быў у Ханой і пераканаўся ў тым, наколькі дображыцліва там ставяцца да беларусаў. «Сімвалічна, што ў наной абараным парламенце В’етнама створана камісія асобна па Беларусі (раней была па сувязях з СНД), — заўважыў ён. — Мы ўжо сустракаліся з в’етнамскім паслом і намецілі план супрацоўніцтва па бліжэйшых гадах».

— Для Беларусі вельмі актуальная тэма, якой вы займаецеся, — сказаў Віталь Бусько. — Бо наша тэрыторыя пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы, і вашы метады і рэпартажы вельмі нам патрэбныя. Паміж нашымі краінамі магутная дагаворна-прававая база, і, думаю, вы ўжо адчулі, што працаваць тут лёгка.

Беларускі парламентарый назваў вельмі папулярным нядоўні візіт прэм’ер-міністра Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам у Беларусь і выказаў надзею, што супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне медыцыны і фармакалогіі не будзе адставаць ад іншых сфер. Экспарт фармацэўтычнай прадукцыі Беларусі ў В’етнам сёлета за 5 месяцаў склаў 226

■ На перспектыву

ТОЕ, ШТО НАС АБ’ЯДНОЎВАЕ

Перспектывы далейшага эканамічнага супрацоўніцтва Мінскай вобласці з кітайскай правінцыяй Гуандун, магчымасці інвеставання ў Кітайска-беларускі індустрыяльны парк абмеркавалі ўдзельнікі бізнес-канферэнцыі «Кітай (Гуандун) — Беларусь (Мінская вобласць)», што прайшла ў сталіцы.

— Мы прапанавалі правінцыі Гуандун увайсці ў склад заснавальніку закрытага акцыянернага таварыства «Кітайска-беларускі індустрыяльны парк», дзе Мінскі аблвыканкам з’яўляецца асноўным акцыянерам з боку Рэспублікі Беларусь. Нам вельмі цікавы вопыт кітайскіх калег у стварэнні і развіцці індустрыяльных паркаў, — канстатаваў намеснік старшыні Мінаблвыканкама Аляксандр Турчын.

Звыш трыццаці гадоў правінцыя Гуандун з’яўляецца лакаматывам развіцця Кітайскай Народнай

Рэспублікі. Сёння тут пражывае больш за 100 мільёнаў чалавек, а знешнегандлёвы тавараабарот па выніках мінулага года наблізіўся да трывёльна долараў. У гэтым эканамічна развітым рэгіёне сканцэнтраваны прадстаўніцтвы буйнейшых кітайскіх кампаній і карпарацый, знаходзяцца тры індустрыяльныя паркі.

Мяркуецца, што ўзаемаадносінны цэнтральнага рэгіёна Беларусі з правінцыяй Гуандун будучы развівацца па ўсіх кірунках. У лістападзе дэлегацыя прадстаўнікоў культуры і бізнесу наведае Гуандун з прэзентацыйнай патэнцыялу не толькі Міншчыны, але і краіны ў цэлым. — Асноўная прычына нашага прыезду — гэта жаданне пазнаёміцца з цікавымі інвестыцыйнымі праектамі, асабліва прыягельнымі для нас Кітайска-беларускі індустрыяльны парк, — адзначыў кіраўнік дэлегацыі правінцыі Гуандун, генеральны дырэктар упраўлення знешняга гандлю і эканамічнага супрацоўніцтва спадар Лян Гуйсюань.

— Яго месцазнаходжанне, зручная транспартная інфраструктура даюць перавагі для выхаду на іншыя замежныя рынкі — у прыватнасці, Мытнага саюза, з агульнай колькасцю насельніцтва звыш 170 мільёнаў чалавек. Кіраўніцтва правінцыі падтрымлівае і стымулюе ўдзел нацыянальных кампаній у індустрыяльным парку Беларусі. Кітайская Народная Рэспубліка традыцыйна уваходзіць у дзясятку асноўных гандлёвых партнёраў Мінскай вобласці. Па выніках мінулага года ўдзельная вага Кітая ў агульным аб’ёме тавараабароту сталічнага рэгіёна склала 8,5 працэнта. А за студзень—карасвік сёлета знешнегандлёвы абарот з Кітаем павялічыўся ў 2,4 раза ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Міншчына экспартуе ў КНР мінеральныя ўгнаенні, запчасткі і абсталяванне для аўтамабіляў і трактароў.

Тэацыяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Адна з адметнасцяў нашага беларускага края — наяўнасць вялікіх, сярэдніх і малых вёсак. Вялікія вёскі — гэта мястэчкі, якія налічвалі больш як сто двароў, сярэднія — палову таго. А малыя вёскі часам называлі хутарамі — тры-пяць двароўшчак. Памяць пра такую малую вёску не пакідае і аўтара рэдкага.

Вясковыя хаты не дабелі да цёмнага, высокага, безназоўнага лесу літаральна

паўста метраў. Спыніліся на раўнінным пляцы, перад невысокім схілам да прылеснага лугу. На тым лужку навязвалі на ланцуку кароў. З раніцы, калі трава зіхацела россыпам дзяментэаў расы, кожны гаспадар вёў кароўу да лугу, прымяраў на вока адлегласць ад жалезнага кала, які трэба было ўбіць у дол, да бліжэйшага куста, каб карова не зачэплася ланцугом. Малатком убіваю кол, зvon, як з царкоўнай званарні, ляцць далёка. Густа зелянелія астравы нявыедзенай травы. Каровы іх звычайна нюхалі і не скублі. Чаму? Выраслі тья астравы травы на ляпёхах тых жа кароў і пэўна ад іх падмаўся непрыемны пах...

Яранэе ранішняе паветра падавана-с густым, настоеным на начной шышні, пахах лесу, лугавых кветак, свежай салодкай травы. Скублі каровы траву між гэтых астравоў, выгрызалі, як казалі дарослыя, да самай зямлі, — хоць гэтыя міжастраўныя крывыя дарожкі мелі дробную толькі-толькі выраслую травіцу. Гэта мог быць крыху падрослы, неакрэплы дзяцельнік, з трыма зялёнымі лісціцамі на бела-зялёнай кароткай ножцы. Над ім звычайна высіліся ягонья белыя гаюкі. У іх было мноства белых варсінак, у якія ўпіваліся джмалм рухліва чолы: торкне свой нос у белую варсінку, нечага смарктане, і тады ўжо турбуе другую. І так гэта малая пчала была занята сваёй працай, клопатам, што не звяртала ні на каго ўвагі. Нечым нагадвала такую ж рупліваю, старэнькую, прыгробленую кабету, якую можна было бачыць у полі на прапопцы лёну ці бурякоў.

Хаты вёскі былі крытыя саломай, і сваю залацістасць салома захавала толькі спадыстаду. Залезеш на гарышча, зірнеш увверх — салома свежая, прыгожая, нібы яе толькі ўчора зжалі жней сярпамі. Зверху ж салаямы дах — бляклажоўты, даволі невясёлы. Чорныя штыркі падцілаі, сшырхлай саломы надавалі самабытнасці, але не ўсцешвалі вока. Страха, як і ўсё жывое, існае таксама стэрла.

Безназоўны лес жыў сваім жыццём. Не мей падлеска, пачынаўся адразу са строю высокіх, калматых, з цяжкімі калючымі лапкамі хвой. Хвоі загадкава маўчалі, нібы ўпотаі ад нечым думалі. І ні з кім думалі не дзяліліся. Калі ветрыла і вецер то ападаў да лугавой дарогі, то ўзятаў увверх пад цёмныя хмары, цяжкія хвоі калючых, нібы ківалі галавамі, наракаючы на шаленства ветру. Тут дарэчы сказаць, што луг з двух бакоў справа-злева абступалі так званыя хмызцы. Трымліца там пад ветрам зялёнае, з бляскам, як

памазанэе алеем, лісце бяроз. Пабліскава разлапістая дурманліва-духмяная лістова алешын, якія вельмі ўжо жадалі блізкага суседства з ручнаймі, нечым падобнай на спрамлены і неглыбокі меліярацыйны канал з акруглымі берагамі. І хмызы абалал яго былі як бы флігелымі цёмнага палаца безназоўнага лесу. Калі вечар накідаў на прыроду чорную апратку, ён падаваўся пахмурным, наспупленым, падобным на сярэдзітага мядзведзя.

Уладзімір ЦІШУРОЎ

ЗАРЭЧНЫЯ ГАЙ І БОР

І ўсё гэта мне было бачна з акна другой палавіны нашай хаты, дзе стаялі ложка, шафа, стол на куце.

Сям’я суседз’яў была вялікая: бацька, маці, шасцёра дзяцей. Двое старэйшых сыноў жылі самастойна ў горадзе, які называлі — Паўночная Пальміра Расіі.

У безназоўным лесе ягднікуа амаль не было, найбольш туды хадзілі па грыбы. Праўда, у лясных нізінах з зялёнай, густой, тонкай, як іголка, травіцця, стаялі невысокімі парасонамі кусты чарніцаў. Іх збор пачынаўся звычайна ў пачатку ліпеня. І дзеці з вялікай сям’і суседз’яў роснай раніцай без асаблівага гоману ішлі ў лес па чарніцы. Вярталіся адтуль пад абед, неслі ў слоіках кругляя, буйныя, з бляскам на дымчатых шчоках ягады. Ад іх падмаўся салодкі пах, як ад сырadoo. Убачыўшы ў слоіках суседз’яў так багата чарніц, здавалася, што увесь лес повені ім.

У чарніцы мне даводзілася хадзіць са старэйшай сястрой. Яна збірала іх адразу ў трохлітровы бітончык, а я ў кубак. Набіраўшы, высыпаў у бітончык. Сястра хавіла маю стараннасць і ўсё казала: «Давай-давай, збярэй... Хутчэй дадому пойдзем!». Тут, у чарнічнюк, сонца не было. Ляжалі цёмныя лапікі ценюў, на той жа густой, зялёнай травіцы, падобнай на мох, толькі іншага выгляду і якасці. Шызыя чарніцы не вельмі ахвотна зрываліся з галкіні. Патрэбна было цяпленне. Ягада да ягады — вось і дно закрыта! Яшчэ крыху пазібраў — вось ужо і палова кубка. А там трэба і да завяршэння — да збіраць. Збіранне ішло як бы ў тры этапы. Праўда, перш чым падступіцца да новага вострава чарнічнюку, глядзіш на мшасты дол, а мо там дзе цёмна-жоўтая з чорнымі крапінамі змяя атаяла? Сустрэча з усім непажаданна. Аднак страх дарэмны, у чарнічнюку змяя не жыве і не хаваецца. А сярэд высокая зялёнага папаратніку убачышы яе на сонечным лапіку — любіць змяя сонца, як і ўсё жывое.

У лес без назвы не мог знайсці сабе разгону свавольны вецер, блытаўся ля ног высокіх хвой і ў калючых лапках. Ён спрабаваў, і гэта ўмя ўдавалася з цяжкасцю — выгнаць з лесу ранішнюю прахалоду і начныя чорныя хвой. Праўда, яны так і заставаліся між хвой, асабліва любілі схавачца ля долу.

Вяртаючыся з ягад, ідучы па лясной, з квэлай травой дарозе, бачыў тья начныя цені. І глядзелі яны на людзей спадлібля,

і вась улетку, у ліпені, у добрым настроі, Ева нам усім прапанавала: «Давайце схадуім па маліны! За раку!».. У яе пярвучым голасе адчувалася жаданне пабываць менавіта там, за ракой, дзе я, напрыклад, ні разу не быў. І гэты наш паход па маліны, у лес за раку, быў у паслябедзены час! На памянёным узвышшы пасвіліся каровы, у сонечным жоўтым, як мёд, святле, увярх-унз пята літкі мошкі. Мядовае святло стала ў прасторы над гарой — залатым цыліндрам. Зарэчны лес дыхаў на нас са сваіх нетраў цёплым, мяккім, крыху вільготным духам. Гушчэча шараватай зялённы па краі лесу святлела ад сонца.

Дзве жэрдкі, пакладзеныя праз раку, служылі кладкай. Па іх мы лёгка прайшлі на другі бераг. Сцэжына між зялёнай невысокай травы кілака ў гушчар. Дол быў лёгкі, здавалася, яшчэ крыху, і ён падкіне цябе ўверх і паліцьш над ім, як птушка. Паветра таксама было лёгкае, з пахам сасны і ледзь улоўным водарам маліны. Белыя-белыя бязрозы, які вымытыя, да таго ж тоўстыя, спакойна высіліся над дарогай і намі. Глядзелі на нас паблаглірава і па-сяброўску. Сэрца заходзілася ад радасці і захапленні! Хочаш бегчы па дадасе — бжы, крываць — крчыш!.. Чамусьці гэты Зарэчны лес сідэваў з душы прыгначанасці. Ствалы ішоўч — мяккія, цёплыя, за іх чарадоў пачынаўся сасновы бор. Сосны стаялі воўна, праз тры метры адна ад адной. І куціўся між іх папаратнік. Вярхі папаратніку сышліся і ўтварылі адзіную цэльную зялёную коўдру...

Кожнае нашае слова гулка ляцела па бары і нехта нябачны, зводдаль ад нас, паўтараў яго. Крыкнеш: «Гоў!» і праз імгненне нехта здала паўторыць: «Гоў!».

Ева тупала па лясной дарозе няспешна і ўсімхалася. Несумненна, вей тут падабалася. Паўна, яна яшчэ раней пабывала тут, упадабала зарэчны лес і расшыла нам, малодшым, паказаць цудоўныя бязрозавы гай, за якім адразу ж пачынаўся бор! У тья гадзіны ў лесе панавала асаблівае харавсто і спакой. Вершаліны сосен трымалі на галінах лёгкія аблокі. І аблокі заспакоена, з вышынй, глядзелі на нас. Залацістае святло ляжала на ствалах сосен, траве і на расцірадзе з папаратніку.

На дзялянцы густа рос малінінік, дзе мы вельмі хутка набіралі маліны, бо ягада — буйная. І спшаючыся, каб noch не заспела, вярнуліся дамоў. І праз гады зарэчны гай і бор глядзіць мне ў вочы — золатам святла на ствалах сосен, папаратніку і травы на лясной дарозе.

26 чэрвеня 2013 г.

ЗВЯЗДА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

	Примечание	2012	2011 (Пересчитано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		131,198	149,527
Проценты выплаченные		(92,957)	(56,202)
Комиссии полученные		97,256	23,990
Комиссии выплаченные		(44,371)	(3,506)
Доходы за вычетом расходов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		(136)	(2,670)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10,831	24,715
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, учитываемыми по справедливой стоимости		25,779	-
Прочие доходы полученные		15,806	6,561
Расходы на персонал выплаченные		(31,377)	(23,329)
Прочие операционные расходы выплаченные		(31,573)	(25,289)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		80,456	93,797
Чистое (увеличение)/ уменьшение операционных активов		-	-
Средства в финансовых организациях		200,487	(489,915)
Кредиты клиентам		(371,746)	(216,879)
Прочие активы		(7,590)	(27,008)
Чистое увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств		-	-
Средства финансовых организаций		(411,368)	141,103
Средства клиентов		(204,344)	(11,212)
Прочие обязательства		(3,746)	(614)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(717,851)	(510,728)
Уплаченный налог на прибыль		(22,180)	(1,077)
Чистое расхождение денежных средств от операционной деятельности		(740,031)	(511,805)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		(85,006)	112,087
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(21,421)	(199,129)
Чистое расхождение денежных средств от инвестиционной деятельности		(106,427)	(87,042)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от увеличения уставного капитала		-	1,030,704
Чистое поступление/ (расхождение) денежных средств от финансовой деятельности		-	1,030,704
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		107,595	1,999,400
Влияние чистой монетарной позиции на денежные средства и их эквиваленты		(284,352)	(1,631,734)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1,023,215)	859,523
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1,785,713	926,190
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		782,498	1,785,713

От имени руководства Банка: И.о. Председателя Правления

Мушинский Д.В.

Главный бухгалтер

Бурко И.Л.

Минск,

10 июня 2013 года

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 30 от 29.06.2011 г. УНП 8070000163.



Телефон: +375 17 210 04 73
Факс: + 375 17 210 04 75
www.bdobelarus.by

Частное предприятие «БДО-Ул. Спасская», 8
Минск Беларусь
220002

Заключение независимых аудиторов

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЗАО «ТК Банк» (далее – «Банк»), которая включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и соответствующие отчеты о совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале за год, закончившийся на эту дату, а также краткое изложение основных принципов учетной политики и прочие примечания на страницах с 11 по 59.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Ответственность руководства заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и достоверному представлению финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой, а также в выборе и применении соответствующей учетной политики и определении оценочных значений, адекватных текущим обстоятельствам.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас соответствовать этическим нормам, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиями, представленным в финансовой отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Банка, и оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения о данной финансовой отчетности.

Мнение аудиторов

По нашему мнению финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «ТК Банк» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся этой датой, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Поясняющий параграф

Не делая оговорок, мы обращаем внимание на:

- пункт «Международные экономические отношения» Примечания 2 к финансовой отчетности: в январе 2012 года Министерство финансов США ввело экономические санкции в отношении иранского банка «Теджарат», а также его дочернего банка ЗАО «ТК Банк»;

- пункт «Законодательство» Примечания 1 к финансовой отчетности, а также Примечание 33 к ней «События после отчетной даты», в которых изложено, что Национальным банком Республики Беларусь в августе 2012 года на 1 год приостановлено действие лицензии ЗАО «ТК Банк» на совершение ряда банковских операций, а в феврале 2013 года введены ограничения на осуществление ЗАО «ТК Банк» отдельных банковских операций соответственно.

Данные факты свидетельствуют о неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности Банка продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем. Данная финансовая отчетность подготовлена исходя из предположения, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и не включает корректировок, которые могут возникнуть вследствие вышеуказанной неопределенности.

Николай Глиников
Партнер
Частное предприятие «БДО-Минск», Беларусь
10 июня 2013 года

Палескі летапіс

АРЭСЫ СВЕТЛЫ ЁСПАМІН

Па маляўнічых мясцінах Любанскага раёна пралёг маршрут літаратурна-гістарычнага турне «Ля Арэсы ціхае ракі...».



Вучаніца сярэдняй школы імя Янкі Купалы Даша Пекар — экскурсавод літаратурнага музея.

Пачатак паклалі камунары. Гэта быў іх час. Час сапраўдных працоўных подзвігаў, небывалага энтузіязму і веры ў неабсяжныя магчымасці свабоднай працы.

Летам 1933 года ў складзе дэлегацыі пісьменнікаў сюды прыехаў Янка Купала. Чырвонаармейская камуна бачылася пясняру знакам новага жыцця палескага краю.

Летам 1933 года ў складзе дэлегацыі пісьменнікаў сюды прыехаў Янка Купала. Чырвонаармейская камуна бачылася пясняру знакам новага жыцця палескага краю.



Школьны музей камянёў таксама прысвечаны паэме «Над ракой Арэсай».

Бабіцікі). Гледзячы на ідэальна роўныя палі і такія ж лініі меліярацыйных каналаў, не верылі, што тут панавала непраходная багна.

«І хлебам і працай кут любі сусрэне» — гэты паэтычны радок стаў назвай выставы, якая ў дзень правядзення турне адкрылася ў Любани.

Увогуле, з героямі купалаўскай паэмы «Над ракой Арэсай» звязаны лёс многіх выхадцаў з любанскага краю і яго цяперашніх жыхароў.

«І хлебам і працай кут любі сусрэне» — гэты паэтычны радок стаў назвай выставы, якая ў дзень правядзення турне адкрылася ў Любани.

Галоўны арганізатар турне, загадчык аддзела культуры і адукацыі Любанскага райвы-

ходжанне паэта ў вёсцы. Расказвае, як той любіў прыходзіць на вечарыны, танцаваў, падтрымліваў прыпеўкі, як паважліва звяртаўся да простых людзей.

Літаратурныя пакоі ў вёсцы — гэта сапраўдны музей. Нават ёсць свой дасведчаны экскурсавод — Даша ПЕКАР, вуча-



У народнай майстэрні традыцыйнага ткацтва. Школьніцы Наташа Курчына і Марына Пузевіч асвойваюць пляценне пясёў пад кіраваннем майстра Тамары Аксенчык.

ніца мясцовай сярэдняй школы імя Янкі Купалы. Яна расказала нам і пра мінулае, і пра сучаснае свайго краю.

Перад паездкай па раёне кожны ўдзельнік літаратурна-гістарычнага турне марыў убачыць апетыту Купалам палескую рэчку Арэсу.

Юген ПЯСЕЦКІ. Фота аўтара.

Чаканка манет і вырабы са шкла — сваімі рукамі!



«Зорныя» і іншыя ўдзельнікі і госці міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» падчас фестывалю зможуць навучыцца чаканіць манеты, паўдзельнічаючы ў стварэнні вырабаў са шкла падчас майстар-класаў майстроў з Украіны.

Паводле слоў каардынатора кірмашу Зой Гаршковай, з розных краін ужо паступіла больш за 600 заявак ад ахвотных узяць удзел у кірмашы пад адкрытым небам.

Упершыню на кірмашы запрацуе падворака гэсцей з Літвы, дзе майстэрства прадэманструюць рамеснікі з Літоўскай асацыяцыі старадаўняга ўмянення і культурнай спадчыны «Свята ўсім».

У праграме правядзення кірмаша «марафону» і міжнародны фестываль дзіцячай і моладзевай творчасці «Вясёлка над Віцебскам».

А 14 ліпеня на тэрыторыі вышэйназванага культурнага комплексу адбудзецца гала-канцэрт лаўрэатаў міжнароднага фестывалю творчасці інвалідаў «Віцебск-2013».

Бізнес-кааперацыя... на фестывалі

У Віцебску падчас чарговага міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» адбудзецца міжнародная выстава-кірмаш «Малы бізнес у фестывальным Віцебску».

Кірмаш — выдатная магчымасць для жыхароў і гэсцей горада пазнаёміцца з прадукцыяй фірмаў-вытворцаў з розных рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Расіі.

Для ўстанавлення кааперацыі паміж айчыннымі і замежнымі прадстаўнікамі малога і сярэдняга бізнесу ў Віцебскім гарвыканкаме адбудзецца бізнес-канферэнцыя «Дзяржаўная падтрымка прадпрыемстваў».

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Культурная сталіца

МАГІЛЁўСКАЯ ГІСТОРЫЯ Ў СТЫЛІ ГРАФІЦІ

Чырвоная ліса, сіні воўк і дзед-беларус з'явіліся на вуліцы Ціміразеўскай у Магілёве. Яркія стылёвыя малюнкi ўпрыгожвалі звычайную цагляную сцяну аднаго з прадпрыемстваў і адразу сталі славутасцю горада.

Стварыў гэтую прыгажосць Максім Самасевіч, 20-гадоваы студэнт з Віцебска, будучы дызайнер. Гэта адбылося па ініцыятыве кампаніі «Будзьма беларусамі!» і пры падтрымцы Магілёўскага гарвыканкама.

Ад старажытных рыцараў на чырвонайлісе...

мачыць мастак, — мы з «пакою лісы» пераходзім да «пакою ваўка». Так што жывём у эпоху пераменаў. І спадзяёмся, што гэта да лепшага.

Дзед у вышыўанай кашулі з'яўляецца ахоўнікам Магілёва, ён абдымае і зберагае горад. Працяг малюнка — арнамент, у



Ад старажытных рыцараў на чырвонайлісе...

які ўплелены словы: «радасць», «жыццё», «кола», «развіццё», «дастатак» і іншыя. І вянчае кампазіцыю актуальныя слогаў: «З павагай да мінулага, з гонарам у будучыню. Магілёў — культурная сталіца СНД і Беларусі 2013».

Гарадскія ўлады абяцваюць не спыняцца на адным творчым

эксперыменце. У апошнія месяцы горад літаральна захлапіла хуліганства ў стылі графіці: сцены будынкаў бязлітасна размаляваныя невыразнымі надпісамі.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара

міліцыя лівіць «мастакі» і штрафвае, а сродкі масавай інфармацыі ўгаворваюць паводзіць сябе прыстойна і паважліва людзей і горад.

У гарвыканкаме ж вырашылі накіраваць творчую энергію графіцістаў у пазітыўнае рэчышча. «Палатно гісторыі ў стылі графіці» — першая спроба, а бліжэйшым часам абяцваюць правесці магілёўскі фест па стрыт-арце.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

НА КАЛЯСЦЫ — ДА ПЕРАМОГ!

Нягледзячы на трыццаціградусную спёку на стадыёне сталічнага фізкультурна-аздаруленчага комплексу «Серабранка» было шматлюдна. Там праходзіў штогадовы мемарыял імя Мікалая Каўбаскі.

Сваю назву мемарыял носіць не дарэмна. На рахунку Мікалая Каўбаскі — стварэнне першага беларускага таварыства інвалідаў.

Мы арганізуем гэтакія свята не дзеля выключна спартыўных спаборніцтваў. Хочам паказаць усім ахвотным, што тыя, хто не можа рухацца без калёскі, аб'яднаны адной ідэяй, маюць моцы дух, — разважае старшыня савета грамадскага аб'яднання «Рэспубліканская асацыяцыя інвалідаў-калясачнікаў» Валерыяна ГАПОН.

Больш за тое, мемарыял даўно перасягнуў беларускія межы. Па традыцыі, на мерапрыемства завіталі госці з Літвы. Кіраўніком дэлегацыі на гэты раз стаў прадстаўнік горада Аліўса Раландас Баранаўскас.

— Сюды прыехалі ўчацёрх, — гаворыць капітан літоўскай каманды. — Удзельнічам ва ўсіх відах спартыўных спаборніцтваў. На радзіме ж арганізоўваем разнастайныя турніры сярод інвалідаў-калясачнікаў.

Тон свату задавалі вядомыя прафесійныя спартсмены-паралімпійцы. Сярод іх — двухразовая чэмпіёнка свету ў лыжных гонках Людміла Ваўчок.

— Трыццаць градусаў у цені мяне не паляхоўць. Наадварот, я заўжды стараюся трэніравацца ў крыху экстрэмальных умовах — снег, дождж, спякота... І нават удзел у сённяшнім свяце я разглядаю як адну з трэніровак. Здавацца не трэба ніколі, нягледзячы ні на якія абставіны.

Валерыян ШКЛЕННІК.



«Пяхварэц» за «свайх» прыходзілі ўсёй сям'ёй.



Салігорскую каманду парасон ратуе не толькі ад дажджу.

Здарэнне

3-за курца эвакуіравалі дзясяткі чалавек

У Оршы на вуліцы Астроўскага 3-за неасцярожнага курэння ў кватэры эвакуіравалі каля 30 суседзяў курільшчыка.

Пажар у 2-пакаёвай кватэры на верхнім паверсе шматпавярховага дома адбыўся каля 7 гадзін вечара.

Падчас тушэння агню дадаткова былі эвакуіраваны 26 чалавек з кватэр на 5-м паверсе з усіх 4 пад'ездаў дома.

Прычына пажару — неасцярожнасць гаспадары пры курэнні. Памер шкоды ўстаўляюцца.

Агнём знішчаны дах на плошчы больш як 1000 квадратных метраў, абгарэў балкон, закураны сцены і столь кватэры і двух пад'ездаў.

Прычына пажару — неасцярожнасць гаспадары пры курэнні. Памер шкоды ўстаўляюцца.

Падчас тушэння агню дадаткова былі эвакуіраваны 26 чалавек з кватэр на 5-м паверсе з усіх 4 пад'ездаў дома.

Прычына пажару — неасцярожнасць гаспадары пры курэнні. Памер шкоды ўстаўляюцца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на право заключения договора аренды земельных участков в г. Орше

Лот №	Месторасположение и площадь земельного участка	Начальная цена продажи (руб.)	Условия заключения договора аренды	Инженерное обеспечение земельного участка	Сумма задатка (руб.)
1	ул. Белинского, площадью 0,0600 га. Кадастровый номер 223650100001013206	15 192 778	Срок договора – 10 лет. Цель использования – для строительства объекта по обслуживанию транспортных средств.	Централизованное газоснабжение – да, централизованное водоснабжение – да, централизованное теплоснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах – да, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, доступность автодорог (менее 500 м. по прямой) международного и республиканского значения – да.	1 519 280
2	ул. 1-й Мая, площадью 0,0906 га. Кадастровый номер 223650100001013168	25 257 780	Срок договора – 20 лет. Цель использования – для строительства объекта по обслуживанию и эксплуатации автоперевозки по ремонту и покраске автомобилей.	Централизованное газоснабжение – да, централизованное водоснабжение – да, централизованное теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах – да, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, доступность автодорог (менее 500 м. по прямой) международного и республиканского значения – да.	2 525 780

1. Аукцион состоится в 11.00 26 июля 2013 г. в г. Орше в здании Оршанского райисполкома по ул. Островского, 2.
 2. Для участия в аукционе необходимо подать заявление. К заявлению прилагается документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет государственного предприятия «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства» № 3012500014634 в ЦБУ № 202 ОАО «Белгазпромбанк», МФО 153001742, УНП 391134716, с отметкой банка, а также представляются: физическим лицам – документ (копия), удостоверяющий личность (паспорт), или его дубликат, и доверенность, заверенную нотариально, в случае если участник является представителем физического лица; юридическим лицам – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, либо нотариально удостоверенная доверенность, если участник является представителем юридического лица.
 3. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:
 - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения;
 - не позднее двух рабочих дней после внесения денежных выплат и вы-

полнения условий, указанных в протоколах о результатах аукционов, заключить с Оршанским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка;
 - в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка обратиться в Оршанский филиал РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за осуществлением государственной регистрации прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок;
 - получить в установленном порядке разрешение на проектно-исследовательские работы и разработать проект на строительство объекта;
 - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение шести месяцев, а гражданину в течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство);
 - осуществить строительство объектов в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
 4. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Орша, ул. Мира, 11, кабинет 19 (государственное предприятие «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства») с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 24 июля 2013 года включительно.
 Контактные телефоны: (8-0216) 21-25-86. Осмотр земельного участка на местности – (8-0216) 29-43-48, 29-43-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ Государственное производственное объединение «Минскстрой»

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ДОЛЬЩИКОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ: «Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-3. Жилой дом № 21 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями» в г. Минске. Административно-торговое помещение № 2. Ожидаемое окончание строительства нежилого помещения – 1 сентября 2013 года; «Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-4. Жилой дом № 1 по генплану со встроенными помещениями» в г. Минске. Административно-торговое помещение. Ожидаемое окончание строительства нежилых помещений – 30 июля 2013 года.
 Дополнительные соглашения о переносе сроков окончания строительства будут заключаться в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.
 Генеральный директор Н.В. Милошевский

ИЗВЕЩЕНИЕ Государственное производственное объединение «Минскстрой»

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА «Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-6. Жилой дом № 17 по генплану» в г. Минске, опубликованную в газете «Звезда» от 7 июня 2012 года: Извещение, опубликованное в газете «Звезда» от 20.06.2013 № 112, считать аннулированным.
 Генеральный директор Н.В. Милошевский

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «Белрострах»: - добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (ЗРН, ЗРП) серия БИ №№ 0909757, 1110341, 1058302, - квитанции 1 СУ серия КС №№ 3479824, 0292439, 0329447, 3844547, 0916056, 0916062.
 УНП 100782389

Считать недействительными страховые полисы ООО «Белкопстрах»: по добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы ЗРН, ЗРП серии БМ №№ 0503278, 0528688, 0530850, 0530851, 0565192, 0565193, 0394687-0394694, 0212413, 0212408-0212411, 0534419; по добровольному страхованию транспортных средств граждан формы 2 ПР серии БТ № 0010670.
 УНП 100706519

Филиал «ЦЕНТР БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

- Капитальное строение с инв. номером 410/С-22448 (склад) площадью 205,9 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 0,0445 га (право аренды) по адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Комарова, 1Б.
- Капитальное строение с инв. номером 410/С-22447 (склад) площадью 303,5 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 0,1065 га (право аренды) по адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Комарова, 1В.
- Капитальное строение с инв. номером 410/С-18901 (здание конторы) площадью 328,0 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 0,0305 га (право аренды) по адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Жолудева, 86.

Правообладателем имущества является Гродненское областное потребительское общество. Организатор торгов – Филиал «Центр Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника», г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17А.

Договор купли-продажи заключается не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов. Условия оплаты определяются по согласованию Победителя торгов с Собственником имущества при заключении договора купли-продажи. Начальная цена продажи 1 481 770 200 рублей с учетом НДС. Размер задатка 14 817 702 рубля.

Номер р/с Организатора торгов для перечисления задатка: р/с 3012105618108 в бел. рублях в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509. Аукцион состоится 29 июля 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17А. Срок подачи документов до 17 часов 24 июля 2013 г. по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17А. Доп. информация по тел.: 8(0152)74-41-36, 60-20-44.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Воложинского районного потребительского общества (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже объекта недвижимого имущества: неэксплуатируемое здание холодильника, (общей площадью 363,1 кв.м, инв. № 632/С – 21738), расположено на земельном участке площадью 0,3297 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользования), по адресу: Минская область, г. Воложин, ул. Горького, 33, (далее – Объект).

Начальная цена с НДС – 110 500 113 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены (11 050 000 бел. руб.) перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на р/с в евро (EUR) – 3012108260032; в долларах США (USD) – 3012108260029; в российских рублях (RUB) – 3012108260045; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звезда» от 21.05.2013.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rft.by. Аукцион состоится 04.07.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 02.06.2013 до 12.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

В опубликованную проектную декларацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома № 8 по г/л и №9 по г/л в квартале пр. Победителей – ул. Прокинуемая №3 – ул. 4-ое Кольцо – ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий» в газете «Звезда» от 23.02.2013 г.

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: При 100% оплате стоимости квартиры в течение 40 календарных дней с даты заключения договора долевого строительства стоимость 1 м² составляет: 1-комнатные квартиры – 1600 долларов США; 2-комнатные квартиры – 1580 долларов США; 3-комнатные квартиры – 1550 долларов США. Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг», зарегистрировано Минским горисполкомом от 01.06.2012 г. № 0042025 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191450284. Ознакомление дольщиков с планировками объектов долевого строительства осуществляется в рабочее время по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2, п.7 (№1508). Контактный тел. 8 (017) 226 43 99.

Утерянную квитанцию 1-СУ, серии КС № 3980067, принадлежащую ОАО «БИ ЭНД БИ ИНШУРЕНС Ко», считать недействительной.

Утерянные печать и свидетельство о регистрации организации ООО «Трокалпласт» УНН 190482762 считать недействительными.

У суд Кобринского района поступила заявка об объявлении грамадзянина ЛЕНЕЦ Іосіфа Лодовікавіча памерлым, з просьбай да ўсіх грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра грамадзяніна Ленца Іосіфа Лодовікавіча, 26 лістапада 1944 года нараджэння, урджэнца в. Аудзевічы Зэльвенскага раёна Гродзенскай вобласці, апошняе вядомае месца жыхарства: Рэспубліка Беларусь, Гродзенская вобласць, Слонімска раён, в. Ст. Дзевятковічы, д. 31, месцазнаходжанне яго памерлым, з прапановай на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі паведамлення пра гэтага грамадзяніна вядомаму звесткі ў суд Кобринскага раёна Брэсцкай вобласці Рэспублікі Беларусь.

БЕЛИНВЕСТБАНК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2013 г. Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	(в миллионах белорусских рублей)	
				2013 год	2012 год
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		852 457,2	905 898,6
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		5 133,1	5 131,8
4	Средства в Национальном банке	1103		1 610 303,5	1 762 121,5
5	Средства в банках	1104		585 045,2	1 283 626,2
6	Ценные бумаги	1105		1 007 379,1	822 578,0
7	Кредиты клиентам	1106		12 354 830,9	11 207 985,0
8	Производные финансовые активы	1107		699 996,6	704 082,6
9	Инвестиции в зависимые юридические лица			41 109,5	41 584,8
10	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108		18 507,9	18 007,7
12	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 324 298,6	1 311 181,2
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110		4 666,2	4 730,6
14	Деловая репутация			-	-
15	Прочие активы	1111		212 541,9	227 632,5
16	ИТОГО активы	11		18 716 269,7	18 294 560,5
17	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18	Средства Национального банка	1201		375 297,8	374 088,2
19	Средства банков	1202		1 843 893,1	1 498 184,5
20	Средства клиентов	1203		12 919 587,3	12 998 913,7
21	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		1 298 407,8	1 186 267,0
22	Производные финансовые обязательства	1205		-	-
23	Прочие обязательства	1206		126 709,7	132 547,5
24	ВСЕГО обязательства	120		16 563 895,7	16 190 007,9
25	КАПИТАЛ				
26	Уставный фонд	1211		567 408,4	567 408,4
27	Эмиссионный доход	1212		0,1	0,1
28	Резервный фонд	1213		52 591,1	52 591,1
29	Фонд переоценки статей баланса	1214		965 455,4	965 729,6
30	ВСЕГО капитал, принадлежащий головной организации – банку	1215		564 022,4	516 023,2
31	ИТОГО капитал, принадлежащий головной организации – банку			2 149 477,4	2 101 752,4
32	Доля неконтролирующих акционеров			2 896,6	2 896,6
33	ВСЕГО капитал	121		2 152 374,0	2 104 559,0
34	ИТОГО обязательства и капитал	12		18 716 269,7	18 294 560,5

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О РИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2013 г. Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	(в миллионах белорусских рублей)	
				2013 год	2012 год
1	Процентные доходы	2011		628 476,0	688 773,6
2	Процентные расходы	2012		489 132,8	590 353,9
3	Чистые процентные доходы	201		139 343,2	98 419,7
4	Комиссионные доходы	2021		134 265,5	95 740,0
5	Комиссионные расходы	2022		25 660,2	18 854,4
6	Чистые комиссионные доходы	202		108 605,3	76 885,6
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		157,6	683,0
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		1 566,7	(2,1)
9	Чистый доход от операций с иностранной валютой	205		39 025,2	45 636,6
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(4 086,0)	1 979,5
11	Чистые отчисления в резервы	207		(845,4)	21 969,0
12	Прочие доходы	208		27 869,6	31 049,6
13	Операционные расходы	209		211 612,2	153 570,7
14	Прочие расходы	210		29 936,0	21 719,5
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		71 778,8	57 392,7
16	Налог на прибыль	212		9 049,8	10 806,2
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		62 729,0	46 586,5
18	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			(475,3)	(103,4)
19	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
20	Итого прибыль (убыток)			62 253,7	46 483,1
21	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации-банку			62 163,6	46 537,8
22	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)			90,1	(54,7)

Председатель Правления А.А. Лысюк
 И. о. главного бухгалтера С.А. Юневич
 Консолидированный отчет ОАО «Белинвестбанк» размещен на официальном сайте банка – http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nso/quarterly_consolidated/
 Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, выдана Национальным банком Республики Беларусь 03.06.2013 г. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», УНП 807000028.

БЕЛАРУСЬКІ НАРОДНЫ БАНК BELARUSKY NARODNY BANK

Наименование банка: **ОАО «БНБ-БАНК»**
 Место нахождения Банка: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

Информация финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 г. в полном объеме, вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность, размещена на сайте: (<http://bnyb.by/go-bank/finansovye-pokazateli/finansovaya-otchetnost.html>).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 31 декабря 2012 года

	(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)		
	Прим.	2012 г.	2011 г.
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	164 972	78 901
Средства в кредитных организациях	6	8 348	6 040
Производные финансовые активы	7	185 752	209 537
Кредиты клиентам	8	606 338	294 673
Инвестиционная собственность		1 254	1 488
Основные средства	9	76 884	91 441
Нематериальные активы	10	1 637	1 584
Отложенные активы по налогу на прибыль	11	471	216
Прочие активы	13	8 601	3 916
Итого активы		1 054 257	687 796
Обязательства			
Средства кредитных организаций	14	158 656	67 146
Производные финансовые обязательства	7	112 330	122 041
Средства клиентов	15	538 317	261 898
Текущие обязательства по налогу на прибыль		4 540	4 825
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	11	6 158	6 385
Прочие обязательства	13	9 181	4 563
Неконтролирующие доли участия		1	-
Итого обязательства		829 183	466 858
Капитал	16		
Уставный капитал		304 140	304 140
Дополнительный капитал		1 194	-
Фонд переоценки		12 192	15 686
Накопленный убыток		(92 452)	(98 888)
Итого капитал		225 074	220 938
Итого капитал и обязательства		1 054 257	687 796

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

	(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)		
	Прим.	2012 г.	2011 г.
Процентные доходы			
Кредиты клиентам		90 445	66 315
Средства в кредитных организациях		11 579	13 091
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		-	174
		102 024	79 580
Процентные расходы			
Средства клиентов		(27 082)	(15 823)
Средства кредитных организаций		(6 467)	(7 016)
		(33 549)	(22

ЧАСТКА РАДЗІМЫ Ў ЕЎРОПЕ

Сама назва інтрыгуе. Спалучэнне назвы санаторыя з месцам, дзе ён знаходзіцца. Ёсць у гэтым нешта сюррэалістычнае: нібыта ў еўрапейскай краіне Латвіі заховаецца згадка пра нядаўняе савецкае мінулае. Але гэтыя думкі наш ад сябе: калі ты за мяжой, то ўсё, што так ці інакш тычыцца радзімы, здаецца нейкім асаблівым у сваёй сюррэалістычнасці. І нават не трэба зорак! Не важна, колькі іх. У Юрмале санаторый «Белоруссия» вылучаецца на фоне вялікіх і раскошных атакляў, якія сваю колорытную зорка ператвараюць у капітал — прыцягваючы кліентаў з адпаведнымі патрабаваннямі і напаўненнем кашалька. Маркетынговая палітыка, якая пралічваецца наперад. У юрмальскай «Белоруссии», якая працуе ў рынковых еўрапейскіх умовах, таксама разумеюць яе важнасць. Але падыходзяць па-беларуску разважліва да кліентаў: галоўнае, каб ім было добра, згодна з аичынным разуменнем гэтага паняцця, але з еўрапейскімі патрабаваннямі. Як жа гэта атрымаецца?

ШАСЦІРАЗОВАЕ ХАРЧАВАННЕ СУПРАЦЬ «УСЁ ЎКЛЮЧАНА»?

— Мы ў сваёй працы апраўдваем лозунг «Беларускія традыцыі, еўрапейская якасць», — тлумачыць Ігар Карпека, галоўны ўрач санаторыя «Белоруссия». — Згодна з беларуска-латвійскім міжурадавым пагадненнем, мы павінны працаваць паводле законаў Рэспублікі Беларусь і не парушаючы законаў Латвійскай Рэспублікі. Гэта значыць, што павінны забяспечваць выкананне санітарных правілаў і нормаў, якія існуюць у Латвійскай Рэспубліцы. Але мы не парушаем і беларускія патрабаванні, якія нам даводзіць Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. У Латвіі ўведзена новае паняцце «медыцынскі турызм», працавала камісія Міністэрства аховы здароўя Латвійскай Рэспублікі. У выніку наш санаторый прайшоў сертыфікацыю. Таму мы павінны адпавядаць патрабаванням і нормам, прынятым тут. Гасцінны комплекс, устаноўка медыцынскай рэабілітацыі ў нас існуе згодна з Латвійскімі нарматывамі. Мы маем статус трохзоркавага атакля згодна з нормамі еўрапейскіх патрабаванняў, якія Латвія прыняла. Але калі мы выконваем усе стандарты Беларусі, то дрэннага для Латвіі нічога не робіць: у нас больш жорстка патрабаванні. Напрыклад, у Рэспубліцы Беларусь пры навунасці 109 санаторыяў існуе такое паняцце, як «санаторый». У Латвіі гэтае паняцце амаль страчана.



бясplatна афармляюцца дзеянні з абруджаных тэрыторый і тым, хто іх суправаджае. Таму што аіконт санаторый робіць на дзіцячым аздараўленні. Але не толькі...

Кліенты апоўдні «тусаваліся» ў фэе. Дзятва — шмат дзятвы — спускалася па лесвіцы, гучна абмяркоўваючы свае справы з адчувальным беларускім акцэнтам. Дзеці нашы, з чарнобыльскай раёнаў. Справа ішла да абеду, вось яны і падцягваліся на пах. Пах сапраўды адчуваўся. Узгадаліся шматлікія дзіцячыя лагеры, калі, нагуляўшыся, усе беглі ў сталовую, каб атрымаць порцыю энергіі. Мясоцы санаторскі харчоблок — не зусім сталовая: кліентаў, нават такіх маленькіх, абслугоўваюць афіцыянткі, дапаўняючы напайнае сталову, дзе ўжо стаяць кубкі кампюту з разынкамі, першай і другой стравай. Стравы — санаторскія. Дыета — таксама адна з умоў лячэння.

— У нас жа не звычайная гасцініца, — удакладняе Ігар Канстанцінавіч. — Дыетычным лічыцца частае і дробнае харчаванне. У дзядзі — шасціразовае. Але за дарослым чалавекам, які да нас прывязджае па пущэцкі, замацоўваецца пярэдняе харчаванне. У санаторый ёсць свой урач-дыетолог. Згодна з беларускімі нарматывамі, прадугледжаны дыет-столы. Як і праграма пахудзення, распрацаваная ўрачом, — згодна з модай.

Гэта цікава: якім жа чынам пахудзець падчас адпачынку, калі, па словах галоўнага ўрача, харчаванне ў санаторый

«Белоруссия» на першым месцы — гэта адна з умоў беларускай гасціннасці?

Яна спрацоўвае. Ці ў сукупнасці з іншымі прапановамі, што прадугледжваюцца пущэцкі. У яе кошт уваходзіць базава набор медыцынскіх працэдур. Першапачаткова — наведванне ўрача, электрапрацэдур, водных працэдур і далей — па паказчыках. Сама па сабе пущэцка прадугледжвае 3 працэдур абавязкова, астатняе — па жаданні, згодна з рэкамендацыяй ўрача. Як кажуць: прырода лякуе, а санаторый толькі дапамагае.

наторыя нумары на 90 працэнтаў забраніраваны ўжо ў сакавіку. Ёсць і пастаянныя кліенты, людзі, якія адпачывалі тут і 10, і 20 разоў: якасць па прымальным кошце, адпачынак плюс лячэнне.

Не толькі ўнікальнае кемерскія гразі і гальвангразі, якія выкарыстоўваюцца ў санаторый, прыцягваюць сюды ахвотных палячцыца. На тэрыторыі санаторыя «Белоруссия» 2 свідравіны з мінеральнай вадой на 500 метраў і 360 метраў. Адна — лячэбна-сталовая сярэдняй мінералізацыі для страўнікава-кішчаннага тракта, пры сардэчна-сасудзістых захворваннях. Другая — для вонкавага ўзьмянення, для басейна. На рыжскім узбярэжжы ў беларускага санаторыя ледзь не адзіны басейн з мінеральнай вадой. А сёлета яшчэ мяркуюць прапанаваць кліентам мінеральныя ванны.


«О, дык у вас тут спа-комплекс», — сказаў адзін кліент, калі пабачыў ваннае аддзяленне санаторыя. Але ў санаторый не ўжываюць такіх высокіх назваў, хоць і прызнаюць: ёсць водныя працэдур, гідромасаж, спа-капсулы, нават тайскі масаж прапануюць кліентам. І ўсё-такі, каб замацаваць за сабой назву «спа» трэба нешта яшчэ: праграмы распрацаваныя, і атмасфера адпаведная, і антураж...

Ігар Канстанцінавіч разумее, што да сапраўднага «спа» (які ёсць у Юрмале) санаторыю яшчэ шмат чаго трэба змяніць. Наогул жыццё патрабуе змен, асабліва ў сферы турызму, дзе ўвесь час ідзе змяненне за кліента. Таму і рэканструюцца навокал атэлі, каб атрымаць большую «зорнасць».

— Мы маглі атрымаць «4 зоркі». Але павысілася б цана пущэцкі ў наш санаторый, — прызнаецца Ігар Карпека. — У Юрмале пацёркавыя атэлі даволі запатрабаваныя. Сюды прывязджаюць адпачываць паспяхова людзі, асабліва з Расіі. Але ёсць людзі сярэдняга класу і не надта забяспечаныя, якія таксама шукаюць для сябе магчымасці адпачыць і палячцыца, у тым ліку ў нас. Эканаміка паказвае, што сёння прымальны кошт дазваляе прыцягнуць кліента, а таксама вырашае эканамічныя задачы і задачы па аздараўленні. Адпаведна, мы існуём у статусе трохзоркавага атакля, які запатрабаваны круглы год. Нават пры адсутнасці праграмы дзіцячых аздараўлення ён даволі высока на існаваць як у сезон, так і ў міжсезонне. Мы накіраваны на сярэдняга кліента, таму, адпаведна, павышэнне кошту знізіць нашу запаяўняльнасць. У сваю чаргу, павялічэнне патрабаванняў кліентаў. Мы і пра гэта клапацімся таксама. Летас мадэрнізавалі сістэму ацяплення, сёлета мадэрнізуем нумарны фонд. Трэба прызначыць, што ён трохі маральна і эстэтычна састарэў. Але нават пры гэтым у нас 100 працэнтная запаяўняльнасць, а летам нават выходзім за гэтую лінію: калі прывязджаюць з дзецьмі на падсленні. У асноўным 50 працэнтаў гасцей — гэта тыя людзі, якія былі летас, пажадалі прыхаць яшчэ і забраніравалі нумары загады. Мы не глядзім на тое, адкуль чалавек прывязджае: сёння санаторый адкрыты для грамадзян розных краін. Мы да ўсіх нашых гасцей ставімся як да «VIP» кліентаў — з павагай...

Ларыса ЦІМОШЫК.
Юрмала — Мінск.

«ЧАРОЎНАЯ НОЧКА КУПАЛЬСКАЯ»



Па гарызанталі: 5. Стваральнік драмы «Параць-кветка», прэм'ера якой адбылася ў 1957 годзе ў Беларускім тэатры юнага гледача.

6. Сукупнасць строга акрэсленых дзеянняў, што суправаджаюць купальскі рытуал. 11. Сімавалінае месца ў хаце, дзе селянін клаў крапіву-лякучку, каб засцерагаць гаспадарку ад злых духаў. 12. Традыцыйны дзевочы ўбор на Купалле. 16. Беларускі класік, аўтар апавядання «Купальскія святлікі» з цыкла «Казкі жыцця». 17. Масва народнага гульня каля рытуальнага вогнішча. 18. Патаемнае зборшчыца, якое ў купальскую ноч, згодна з паданнем, ладзілі на Лысай гары вядзьмакі. 21. Калі падчас скокай чары касцёр яна чаплялася да дзядзькі спадчыні, верылі: у дом хутка завітаюць саваты. 23. Абавязковае стара абрадавай купальскай вчары, што ў народным уяўленні сімвалізавала Сонца. 25. Жанр народна-драматычнага твора А. Туранкова «Кветка шчасця». 26. Час, калі ўдзельнікі святончага цырыманіўня спыняліся на высокае мясціну, каб паглядзець «грае» Сонца на Яна. 30. Чараўніцтва. 31. Ахвяра, якую ў святая далёкі продкі прыносілі богу зямных дароў Купалу. 36. На Верхнядзвінскім моладзь ладзіць яго з вядзьмак, дзе захоўваўся дзёгаць для кола. 37. Неад'емная ўласцівасць купальскага абраду. 38. Спосаб пабудовы старадаўніх народных песьняў. 42. Шкода, якую рабілі ў жыцце вядзьмакі, што, згодна з

павер'ем, магло наклікаць бяду на гаспадару нівы. 43. Апавядальны твор вуснай народнай творчасці аб чарадзейных, фантастычных падзеях. 45. Галоўны сімвал купальскай абрадак. 46. Іх нарыхтоўвалі загады і зносілі разам з ламачам, рызём, старыняй да месца будучага вогнішча.

Па вертыкалі: 2. Месца на вадаёме, дзе звычайна адбываюцца галоўныя падзеі святончага рытуалу. 3. Падчас яго моладзь з купальскімі песнямі наведвала падоўкі, дзе жылі нежанатыя хлопцы і незамужнія дзевачы, і закідала на страху дома вянок. 7. Духмяная расліна, якую разам з іншымі кветкамі ўпліталі ў вянок. 8. Духмянасць, што напаянае наваколле ліпенскай парой. 9. Калі ўзяць яго на захады сонца з перакрываючым дарог і пакасуці пад падушку, у сне, згодна з павер'ем, можна убачыць свайго сужанана. 10. Шаўковая тканіна, стужкамі з якой аздаблялі ўбор Купаліні — галоўнай герані тэатрызаваанага паказу. 13. Назва купальскага свята ў нарвежцаў. 14. Каб ён не знішчыў гаспадарку, падоўна народным уяўленні, на Яна нічога нельга было прыносіць дароў Купалу. 36. На Верхнядзвінскім моладзь ладзіць яго з вядзьмак, дзе захоўваўся дзёгаць для кола. 37. Неад'емная ўласцівасць купальскага абраду. 38. Спосаб пабудовы старадаўніх народных песьняў. 42. Шкода, якую рабілі ў жыцце вядзьмакі, што, згодна з

сункамі. 27. Традыцыйны элемент карагодных гульняў. 28. Пачатак купальскай песьні. 29. Пасудзіна з клёпак, якую на Купалле ў некаторых мясцовасцях спальвалі на слупе замест кола. 32. Німба рок і ручаёў у старажытнагрэчаскай міфалогіі; уралка. 33. Традыцыйны комплекс беларускага народнага адзення, характэрны для пэўнай мясцовасці. 34. Адна з найдаўжэйшых рэк Еўропы, што атрымала назву ад імя багіні вады Даны. 35. Прадмет адзення, куды як абярэж закладвалі арэхаваю галінку, адпраўляючыся ў лясную глухню, каб знайсці параць-кветку. 39. Невадомасць, спасынгуць якую многія спадзіваліся гаданнем у купальскую ноч. 40. Схаваныя каштоўнасці, што на Купалле нібыта выходзяць на паверхню зямлі.

Па дугах: 1. Прырэчны луг, дзе раніцай качаліся па купальскай расце — ачышчаліся» на цэлы год. 4. Топкая мясціна, дзе, як сведчыць паданне, жыло дробнае крылатое чарыяня Анчутка і падманам вадзіла туды прахожых. 22. Творца ампула аўтара карціны «Ноч на Івана Купалу» М. Філіповіча. 24. Малітоўны верш у гонар Івана Хрысціцкага (праваславная каена ўшаноўвае яго на другі дзень пасля здзейсніць старадаўні водны абрад ачышчэння. 19. Старажытны алкагольны напой на сямі травах, што рыхталі да свята. 20. Лясны дух, якога купальскай ноччу сталіся адарыць найлепшымі ла-

Слаў Іосіф КАРПЫЗА,
г. Клявічы.

СПА ПА-НАШАМУ

Для таго, каб дапамагчы лекаваць, санаторыю дадзена шмат менавіта прыроды. Непадалькі ў раёне Кемеры (там курорт быў арганізаваны ў часы царскай Расіі, нават хадзіў цягнік «Масква-Кемеры») здабываюць лячэбныя гразі. Юрмальскія гразі і серавадародныя ванны давалі лячэбны эффект як ад левананія ў Сочы вадой «Мацэста». Нездарма ў свой час у Юрмале было 136 аздараўленчых аб'ектаў. Сёння санаторый засталася адзіным — латвійскі, расійскі і беларускі. Геаграфічна «Белоруссия» ў больш зручным месцы знаходзіцца — бліжэй да цэнтра. Што прыцягвае сюды і турыстаў, і тых, хто жадае прайсці лячэнне амбулаторна. У летні перыяд шмат гасцей, якія здымаюць жыллё ў Юрмале і былі б не супраць пахадзіць на працэдур. Таму санаторый працуе як своеасабліва курортная паліклініка: чалавек можа прыйсці і атрымаць на платнай аснове кансультацыйную медыцынскую дапамогу. Часта людзі прыходзіць толькі на кансультацыю, потым ім раіць фізіяпрацэдур ці вадальчэнне, а затым яны могуць зайсці ў сталовую. Ідзе прыцягненне кліента. Гэта ўжо робіць беларускі санаторый вельмі папулярным у жыхароў Латвіі.

Прыродны фактар і наяўнасць медыцынскай базы, якую захавалі, дазваляе санаторый «Белоруссия» паспяхова існаваць у асенне-зімовы перыяд. Але ж вядома, што самы «гарачы» месяц у Юрмале — ліпень. На летняе наведванне са-

Крымінал

Супрацоўнікі сталічных падраздзяленняў наркантраволі ў Першамайскім раёне горада выявілі сетку распаўсюджвання курчэльных сумесяў, якія змяшчалі ў сваім саставе псіхатропныя рэчывы. Быў затрыманы 23-гадовы грамадзянін, які арганізаваў 24 тайнікі для спайсу.

Жыхар Віцебска апошня паўгода пражываў у Мінску, нідзе не працаваў.

РАСПАЎСЮДЖВАЎ СПАЙС ПРАЗ ТАЙНІКІ

Затое засвоіў бізнэс, звязаны з распаўсюджваннем спайсу, паведамляе ГУУС Мінгарвыканкама. Калі маладога чалавека затрымалі, у яго пры сабе былі знойдзены адзін пакецік з курчэльнай сумессю. Аднак сярод рэчэй быў невялікі блакноцік, які вельмі зацікавіў наркантраволі. Азнаёміўшыся з яго змесцівам, яны ўжо не мелі сумненняў, што маюць справу з рэалізатарам зеля. У прыватнасці, былі ўстаноўлены месцы сярэгу тайнікоў, дзе затрыманы збытчык паідуў свой «тавар» для спа-

жыўцоў. Такіх тайнікоў было знойдзена ажно 24. Знаходзіліся яны ў патаемных месцах розных будынкаў і збудаванняў на вуліцы Кедышкі. Былі ўстаноўлена, што дробнааптовыя партыі спайсу малады чалавек набываў праз інтэрнэт, там жа шукаў спажыўцоў, прапануючы зэле розным групам у сацыяльных сетках. Цяпер распаўсюджвальніку пагражае пазабуйленне волі тэрмінам да дванаццаці гадоў.

Сяргей РАСОЛЬКА

Сардэчна віншувем дарогу **Ніну Канстанцінаўну** з г/п Любча з днём нараджэння. Жадаем шчасця, здароўя на доўгія гады.

А гдзе мне вэць такое слово
Чоб в дзень рождэньня пожелать?
Желаю быть всегда здоровой
И никогда не унывать.

Чоб горе в сердце не забралось
Чоб места не было беде
И чоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе.

З любоўю Каця, Ваня.

Сёння

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 4.39	21.46	17.07
Віцебск	— 4.20	21.44	17.24
Магілёў	— 4.29	21.36	17.07
Гомель	— 4.35	21.23	16.48
Гродна	— 4.56	21.59	17.03
Брэст	— 5.06	21.50	16.44

Месяц
Поўня 23 чэрвеня.
Месяц у сур'і Вадалея.

Імяніны
Пр. Акуліны, Антаніны, Ганны, Пелагеі, Дзмітрыя, Івана, Савы, К. Дануты, Магдалены, Паўліны, Паўла, Рудольфа, Яна.

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

Абазначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная буря

...у суседзях

ВАРШАВА +17..+19°C	КІЕЎ +25..+27°C	РЫГА +20..+21°C
ВІЛЬНЮС +19..+21°C	МАСКВА +29..+31°C	С.ПЕЦЯРБУРГ +27..+28°C

УСМІХНЕМСЯ

У наш час мые бялізну не той, хто загрузае яе ў машыну, а той, хто яе развешвае!

Размаўляюць двое закаханых:
— Мілы, за што ты мяне кахаеш?
— За тваю прыгожасць, розум, стыль, пачуццё гумару, любя. А ты за што мяне кахаеш?
— За тваю бездакорны густ.

Мужык, запомні: галоўнае ў жаніцбе — перажыць тры першыя стрэсы: калі убачыш жонку першы раз без макіяжу, першы сумесны поад па крамах і першы прыезд цешчы!



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМ 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ** Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛОЧНИК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара-галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СЛАНЕЦКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦІМОШЫК.

НАШ АПРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыя: пісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, арыдычнага — 287 19 68, скартэрыя — 292 05 82, адрэдакцыя за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самаркаванне» — 292 44 12, уласныя карэспандэнты: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў; іх меркаванні не з'яўдаюцца суадпавядаюць з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрэдаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдакцыя ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 24.012. Індэкс 63850. Зак. № 2739.

М	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Нумар падпісаны ў 19.30
25 чэрвеня 2013 года.